

# ПОСТАЦІ АЎТАРАЎ І ПЕРАКЛАДЧЫКАЎ

Наталля Дзянісава (Мінск)

## АЎТАРСКІЯ ПЕРАКЛАДЫ ВАСІЛЯ БЫКАВА

**А**ўтапераклады В. Быкава, які па-руську ўзнавіў ледзь не ўсе свае аповесці, з'яўляюцца надзвычай цікавай і адметнай з'явай у гісторыі беларускага празаічнага аўтарскага перакладу, ды і ўсёй гісторыі беларускай літаратуры.

Імя В. Быкава вядомася ва ўсім свеце, яго творы друкаваліся на пяцідзесяці з лішнім мовах і, вядома, у першую чаргу — у перакладзе на рускую мову. Раннюю аповесць Быкава «Трэцяя ракета» пераклаў на рускую мову М. Гарбачоў, аповесць «Жураўліны крык» — В. Рудава, «Абеліск» — Г. Куранеў. Пасля пісьменнік сам узяўся за пераклад уласных твораў на рускую мову і пераклаў значную частку сваіх аповесцяў, сярод якіх — «Даждыць да світання», «Яго батальён», «Сотнікаў», «Воўчая зграя», «Круглянскі мост», «Пайсці і не вярнуцца», «Знак бяды», «У тумане», раман «Кар’ер» і інш. Часам нават здаралася так, што некаторыя творы выдаваліся спачатку на рускай мове, а пасля на беларускай. Напрыклад, аповесць «Сотнікаў» з'явілася ў друку ўпершыню на рускай мове ў часопісе «Новый мир» у 1970 г. і толькі праз паўгода была надрукавана па-беларуску ў часопісе «Полымя». Асобным выданнем яна выйшла ў свет у Мінску ў 1972 г. Аповесць «Воўчая зграя» ўпершыню друкавалася таксама ў «Новом мире» ў 1974 г., «Пайсці і не вярнуцца» найперш з'явілася ў 1976 г. на рускай мове ў часопісе «Нева», а пасля ў 1979 г. — на беларускай мове. Гэтая з'ява была абумоўлена цяжкасцямі з публікацыяй асобных твораў у «правінцыі», на нацыянальной мове, дзе былі асабліва жорсткія цензурыяльныя амежаванні.

Што падштурхнула пісьменніка звярнуцца да аўтаперакладу? На гэта пытанне ён сам даў такі адказ: «Адзіны часопіс, які тады мяне друкаў у Маскве, быў «Новый мир» пад рэдакцыяй А. Твардоўскага. Але вялізнаю перашкодай між аўтарам і часопісам стаў моўны бар’ер — узровень перакладаў на расейскую

мову не задавальняў рэдакцыю. Аднойчы пасля рэдакцыйнага аблеркавання Твардоўскі пратанаваў, каб пераклад аповесці («Праклятая вышыня») зрабіў сам аўтар [...] Я мусіў перакладаць [...], аповесць надрукавалі менавіта ў майі перакладзе. З перакладам наступнай («Круглянскі мост») ранейшых проблем не было, мабыць, я больш-менш асвойваўся ў рамястве самаперакладу...»<sup>1</sup>.

Першым перайсці непасрэдна да аналізу аўтарскіх перакладаў В. Быкава, трэба адзначыць адметнасць жанра быкаўскай аповесці, якая заключаецца ў тым, што, такі мовіць, цэнтр цяжару ляжыць не ў імклівым дзеянні, а пераносіцца на статычныя кампаненты твора — душоўныя перажыванні, пейзажы, апісанні і г. д. Сам сюжэтны рух нібы застыгае ў моманце вышэйшага напружання, эпізоды часам ідуць адным па прынцыпу хронікі.

Для аповесці важна само па сабе раскрыццё, пашырэнне шматвобразнасці свету па меры звычайнай плыні жыцця ў часе ці змена ўражанняў апавядальніка або героя, які бачыць усё новыя і новыя сцэны, новых людзей ці з'яўленне новых карцін і персанажаў, і, безумоўна, пры перакладзе аповесці важна не толькі адэкватна ўзнавіць змест і кампазіцыю, але і гэтыя немалаважныя кампаненты. Акрамя таго, вялікую ролю ў аповесці адыгрывае голас аўтара, незалежна ад таго, ці выяўляецца ён непасрэдна, ці праз розныя апісанні, малюнкі, сцэны. Паглядзім на канкрэтных прыкладах, як пісьменнік спраўляўся з задачай аўтаперакладу і што характэрна для перакладчыцкай манеры В. Быкава.

Аповесць «Сотнікаў» з'яўляецца адным «з самых дасканальных і глыбокіх твораў» Быкава, які, акрамя таго, «асабліва дарагі і для самога аўтара»<sup>2</sup>. Тоё, што пісьменнік даражыў кожным словам свайго твора, відаць і ў аўтаперакладзе, зробленым блізка да арыгінала, але не адэкватна яму. Вось урывак з арыгінала і яго аўтарскага ўзнайдення.

«Яны ішли моўчкі па ранейшых сваіх слядах — цераз прыгумение, уздоўж плата, выйшли на касагорыну ля хмызняку. У вёсцы усё было ціха, нідзе з вокнаў не выбівалася ні плямкі святла, па-начальному сонна шарэлі ў прыцемку заснежсаныя стрэхі, сцены, платы, дрэвы ў садках»<sup>3</sup>.

«Они шли молча по прежним своим следам — через гумно, вдоль проволочной ограды, вышли на склон с кустарником. В деревне все было тихо, нигде не проглянуло ни пятнышка света из окон; в сумерках и по-ночному сонно серели заснеженные крыши, стены, ограды, деревья в садах»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Быкаў В. Крыжовы шлях: Артыкулы, эсэ, інтэрв'ю, выступленні. Мн., 1998. С. 180.

<sup>2</sup> Бугаёў Д. Я. Праўда і мужнасць таленту: Выбранае: Кніга пра Васіля Быкава. Артыкулы. Дыялог. Мн., 1995. С. 114–115.

<sup>3</sup> Быкаў В. У 36. тв.: У 6 т. Мн., 1995. Т. 2. С. 35. (Далей спасылкі на гэтае выданне даюцца пад нумарам 3 ў тэксле.)

<sup>4</sup> Быков В. Собр. соч.: В 4 т. / Пер. с бел. автор и др. М., 1985. Т. 2. С. 338. (Далей спасылкі на гэтае выданне даюцца пад нумарам 4 у тэксле.)

Як бачым, не заўсёды В. Быкаў перакладаў дакладна, бо, па словах пісьменніка, «у перакладзе адразу, часам зусім нечакана, прайўляюцца розныя стылёвыя недасканаласці арыгінала, удакладняеца псіхалогія герояў, некаторыя матывіроўкі іхніх учынкаў»<sup>5</sup>. І сапраўды, у самых напружаных момантах твора, калі герой перажываюць вялікія душэўныя пакуты, пісьменнік у пэўнай ступені змяняе, «карэктруе» тэкст, удасканальваючы яго з мастацкага боку. Прывядзём некалькі прыкладаў:

*«У ім усё нервова затрэлася ад гневу, які, аднак, вярнуў рэшту ягонае сілы, Сотнікаў неяк узгробся пад сцяной на адну нагу і павярнуўся да таго Стася. Ён, можа, толькі цяпер адчуў, якая яна, гэтая Дзёмчыха, і міжвольна памкнуўся абараніць яе»* [3, т. 2, с. 76].

*«Взрыв гнева, однако, вернул часть его сил, Сотникова как-то вскарабкался под стеной и, весь трясясь, повернулся к Стасю. В этот момент он не подумал даже, что его крик может оказаться последним, что полицай может пристрелить его. Он не мог не вступиться за эту несчастную Демчиху, перед которой оказался безмерно виноват сам»* [4, т. 2, с. 381].

Прыведзены ўрывак у аўтаперакладзе значна пашыраеца за кошт матывіроўкі учынку Сотнікава. Пісьменнік раскрывае яго думкі і тым самым узмачняе псіхалагізм.


Кульмінацыйны момент твора — сцэна пакарання Сотнікава, выпісаная В. Быкаўым вельмі дакладна і скрупулезнай:

*«Подстаўка яго кінулася ў раптам аслабленых руках Рыбака, які нязграбна курчыўся ўнізе, баючыся, мабыць, не могучы наважыцца на апошнюю і самую страшную цяпер справу. Недзе ззаду мацокнуўся Будзіла, і Сотнікаў, каб апярэдзіць непазбежнае, здаровай нагой штурхануў ад сябе цурбан»* [3, т. 2, с. 140].

Смерць Сотнікава «агітацыйная». Сваёю мужнасцю ў гэты страшны момент ён імкнецца падтрымаць людзей, сагнаных на месца пакарання. Акрамя таго, і гэта самае важнае, — апярэдзіўшы Рыбака, ён сам выбівае з-пад сваіх ног цурбан і тым самым дае магчымасць Рыбаку не ператварыцца канчатковая ў пачвару, а ўсё-такі застатаць чалавекам, дае яму шанс вярнуцца назад з абранига жудаснага шляху здрады ці хаця б спыніцца, пакуль той яшчэ не далёка зайшоў. Гэтая сцэна вельмі важная для разумення харектару Сотнікава, і яна, безумоўна, з'яўляеца інварыянтным элементам твора, бо ў ёй канцэнтруеца ідойны змест аповесці. У аўтаперакладзе, які выйшаў упершыню ў часопісе «Новый мир» (1970), адзначаны эпізод перакладзены так жа дакладна:

*«Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скочился внизу, боясь и, наверное, не решаясь*

<sup>5</sup> Быкаў В. У. Праўдай адзінай: Літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю. Мн., 1984. С. 100.



*на последнее и самое страшное теперь для него дело. Где-то сзади материно выругался Будила, и Сотников, чтобы упредить неизбежное, здоровой ногой изо всей силы толкнул от себя чурбан»<sup>6</sup>.*

Ва ўсіх рускамоўных выданнях аповесці пазнейшага часу, як і ў Зборы твораў на рускай мове (1985), аўтарскі пераклад выглядае так:

*«Подставка его опять пошатнулась в неожиданно ослабевших руках Рыбака, который неловко скрочился внизу, боясь и, наверное, не решаясь на последнее и самое страшное теперь для него дело. Но вот сзади материно выругался Будила, и Сотников, вдруг потеряв опору, задохнувшись, тяжело провалился в черную, удушливую бездину»* [4, т. 2, с. 447].

Тут кардынальна мяняецца псіхалагічны малюнак. Сотнікаў не выбівае ў сябе з-пад ног падстаўку, а праста губляе апору, г. зн. як бы дазваляе Рыбаку выпадкова здзейсніць пакаранне да канца і не дае яму магчымасці «рэабілітавацца». Такім чынам, значна мяняецца ідэя твора. Гэта прыклад таго, наколькі важнымі могуць быць змены, унесенны ў аўтарскі пераклад: некалькі радкоў змяняюць ідэйную накіраванасць аповесці і яе ранейшую задуму. Між іншым, тэкстолагі таксама адзначаюць, што нават невялікае адрозненне тэксту ў стане істотна змяніць ідэйны сэнс твора. Дадзены прыклад можа служыць доказам творчай свабоды пісьменніка, але сумненні выклікае тое, што В. Быкаў мог так лёгка пазбавіцца ад тонкай псіхалагічнай харэктарыстыкі свайго героя, ад такога дакладна выпісанага псіхалагічнага малюнка і, больш того, змяніць ідэйную скіраванасць твора.

Аднойчы ў інтэрв’ю празаік выказаўся наступным чынам: «Яшчэ на пачатку мае творчасці з’явіліся цяжкасці з выданнем у Беларусі (і не толькі ў Беларусі), бо пасля «Мёртвым не баліць» (1965 г.) мае аповесці пра вайну падвергліся астракізму ва ўсёй Краіне Саветаў»<sup>7</sup>. Сапраўды, амаль кожны твор пісьменніка сустракалі не толькі захапленне чытачоў і прыхільнасць рэцэнзентаў, але і адмоўныя, часта неабгрунтаваныя выказванні беларускіх і рускіх крытыкаў, якія адзначалі, напрыклад, што «у В. Быкава часам здрашаецца так, што харэктар развіваецца не адпаведна праўдзе жыцця, а сілком укладаецца ў пракрустова ложа загадзя прадвызначанай схемы»<sup>8</sup>. Пасля

<sup>6</sup> Быков В. Сотников // Новый мир. 1970. № 5. С. 157.

<sup>7</sup> Быкаў В. Крыжовы шлях: Артыкулы, эсэ, інтэрв’ю, выступленні. Мн., 1998. С. 179.

<sup>8</sup> Бойка У. Харэктар на пераломе // Літ. і мастацтва. 1960. 29 кастрыч.

выходу ў свет аповесці «Мёртвым не баліць» яе аўтара абвінавачвалі ў «аднабаковым падыходзе да з’яў рэчаіснасці» і неаб’ектыўным адлюстраванні іх. Напрыклад, у адным з рэдакцыйных артыкулаў газеты «Правда» гаварылася, што ў выніку таго ж «однобокового подхода» да з’яў рэчаіснасці Быкаў прыніжана паказвае людзей, якія змагаліся ў Вялікай Айчыннай вайне, і што аповесць «Мёртвым не баліць» — «наглядное свідэтельство разлада художника с исторической истиной»<sup>9</sup>. Пра пазнейшыя творы Быкава гаварылася наступнае: «У «Праклятай вышыні» створана змрочная псіхалагічная атмасфера трагічнай, бязмэтна фаталістычнай прадвырашанасці, наканаванасці салдацкага лёсу, лёсу ўсёй роты... У аповесці «Круглянскі мост», захапіўшыся абстрактна-гуманістычнай маральнай проблемай аб бясцэнай каштоўнасці чалавечага жыцця, пісьменнік не змог раскрыць сапраўдныя вытокі герайчнага, вытокі самаахвярных учынкаў савецкіх патрыётаў...»<sup>10</sup>.

Не выключана, што падобныя выкізванні маглі выклікаць у пісьменніка насцярожанасць і жаданне «згладзіць» найбольш «вострыя» эпізоды свайгі аповесці пры аўтаперакладзе. Такім чынам, ёсць усе падставы сцвярджаць, што ў дадзеным выпадку не абышлося без аўтацензуры ці рэдактарскіх правак, і мы маєм справу з яшчэ адной проблемай аўтаперакладу — залежнасцю яго ад рэдактарскага самавольства, існуючых у той час палітычных або літаратурных канонаў.

Аповесць «Сотнікаў» — бадай, адзіны твор, у якім пры перакладзе дапушчаны надзвычай важныя сэнсавыя і ідэйныя змены. Аднак і іншыя аўтапераклады В. Быкава таксама даюць падставу для цікавых назіранняў.


«Мы ўжо даўно прывыклі да высокага псіхалагічнага майстэрства Васіля Быкава, да ўмення пісьменніка дакладна адчуць не толькі галоўныя праявы чалавечага характару, тыя апорныя лініі, якія вызначаюць яго пэўнасць, акрэсленасць, але і перадаць кожны душшуны рух, жэст, паварот думкі і пачуцця. Гэтае ўменне на поўную сілу заяўляе пра сябе і ў «Знаку бяды», асабліва ў паказе Петрака і Сцяпаніды»<sup>11</sup>. Уважлівае даследаванне і выяўленне багацця думак і пачуццяў чалавека выразна відаць і ў аўтаперакладзе гэтага твора. Вось прыклад:

*«Было ёй да гаркоты крыўудна ў души і боязna, і чула яна: магчымасці яе людскага жыцця ўсё вузелі — змяншаліся. З кожным днём на свеце ўсё горшала, вайна ўчэпістай лапаю падбіралася ўсё бліжэй, а цяпер ды і зусім улезла ў хату на самы покуць, пад абразы. І што было рабіць, апрач як бедаваць, лямантаваць, плаакаць? Але слязмі ды крывёю і так*

<sup>9</sup> Когда отстают от времени // Правда. 1967. 27 янв.

<sup>10</sup> Бойка У. Характар на пераломе // Літ. і мастацтва. 1960. 29 каstryч.

<sup>11</sup> Бугаёў Д. Я. Праўда і мужнасць таленту: Выбранае: Кніга пра Васіля Быкава. Мн., 1995. С. 168.



набрыняла зямля, што з таго шкоды вайне. Тады што ж — трываць усё моўчкі, чакаць лепшай часіны? Чула яна сваім сэрцам: за меншай бядой заўсёды дыбае большая, тады заякоша, але хто паможжа» [3, т. 4, с. 47].

«На душе было *тревожна и горестно*, чувствовала она: возможности человеческой жизни *сходили на нет*. Война ухватистой лапой подбиралась все ближе, *а теперь и вовсе забралась в хату, под иконы, в застолье*. И что тут оставалось делать, разве что переживать да плакать. Но слезами и кровью и без того переполнилась нынче земля. Тогда что же остается — терпеть всё молча и ждать лучших времен? *Вряд ли дождешься*. Чувствовала она своим сердцем: за малой бедой последует беда большая, вот тогда заревеешь и никто тебе не поможет» [4, т. 4, с. 48].

Як відаць з прыведзенага прыкладу, аўтарскі пераклад вельмі набліжаны да арыгінала, але не літаральны і добра перадае псіхалагічны настрой і душэўныя перажыванні герайні. Кожная рыска, кожны штрых роўна і гладка кладуцца на задуманы аўтарам малюнак душэўных пакут Сцепаніды. Гэты дасканалы малюнак нічога не страціў і пры аўтаперакладзе, дзе пісьменніку удалося захаваць свой стыль.

Мастацкая каштоўнасць твораў В. Быкава абумоўлена ўмненнем пісьменніка будаваць сюжэт, акрэсліць найбольш верагодны аб’ём твора, дакладна і глыбока раскрыць складаны чалавечы характеристар, выкарыстаць дэталь, ужыць адзіна магчымае слова, улавіць і перадаць некалькім словамі стан чалавечай душы. Па сутнасці, ва ўсім гэтым і заключаецца адметнасць стылю В. Быкава. І зразумела, што ён заўсёды імкнецца перадаць у аўтаперакладзе свой індывідуальна-мастацкі стыль. Пісьменнік падбірае такія слова, образныя сродкі, якія перадаюць сутнасць спецыфікі стылю арыгінала, і так пераносіць іх у пераклад, што яны не губляюць асноўныя рысы сваёй першапачатковай формы.

Таксама трэба адзначыць, што ў кожным аўтаперакладным творы В. Быкава максімальная набліжанасць да арыгінала і мастацкая дасканаласць удала спалучаюцца. Вось урывак з аповесці «Дажыць да світання» і яе аўтаперакладу:

«Снег быў глыбокі, пульхны, бы вата, і марозна-пякучы. Ён лез ва ўсе прарэхі маскіровачнага халата, набіваўся ў рукавіцы, за пазуху, у рукавы, халавы ботаў і раставаў там, агіданай макрэздзю ліпнучы да разгара-чанага цела. Этая яго макрэздзь, аднак, хутка грэлася ўперамешку

*з потам; было душна, парка, задушлівая знямога горыччу распірала грудзі»* [3, т. 1, с. 354].

*«Снег был глубокий, рыхлый, как вата, и морозно-пекучий. Он безбожно набивался во все щели маскировочного халата, в рукавицы, рукава, за пазуху и голенища сапог и подтаивал там, холодной, противной мокрядью расплываясь по телу. От этой смешанной с потом мокряди то бросало в озноб, то становилось душно, парно, удущливая горечь распирала грудь»* [4, т. 2, с. 12].

Менавіта такія будзённыя, здавалася б, дэталі маюць асаблівае значэнне ў творах Быкава, бо ў іх, у дакладней перадачы ваенных пакут, што-дзённых і штохвілінных цяжкіх абставін сканцэнтраваны быкаўскі рэалізм. Вайна — гэта не толькі батальная карціны і герайчныя ўчынкі людзей. Вобраз вайны знаходзіцца і ў такіх, на першы погляд, нязначных дэталях. Як нікто іншы добра разумеючы гэта, пісьменнік стараецца захаваць адзначаныя ўласцівасці свайго твора ў перакладзе.

Ці яшчэ такія прыклад з гэтай жа аповесці:

*«Даўганогі, худы і нязграбны ў сваім белым абвіслым маскхалаце старшина Дзюбин памкнуўся нешта сказаць, але змаўчай; у снегавым змроку блізкае ночы было відаць, як незадаволена перасмыкнуўся яго ўсёмы ад сцюжы і ветру, заўчастна зморічаны твар»* [3, т. 1, с. 349].

*«Длинноногий, худой и нескладный, в белом обвисшем маскхалате, старшина Дюбин смолк на полуслове; в снежных сумерках быстро наступающей ночи было видно, как недовольно передернулось его темное от стужи и ветра, изрезанное ранними морщинами лицо»* [4, т. 2, с. 6].

У аўтаперакладзе — тое ж нешматслоўнае, стрыманае апісанне, што і ў арыгінале, зробленае з дапамогай некалькіх дакладных і ёмкіх штрыхоў. Разам з тым пры перакладзе пісьменнік удакладніў некаторыя дэталі — зрабіў падкрэсленыя выразы больш выразнымі. Дакладна намаліваная карціна душэўных перажыўанняў пераносіцца ў пераклад, блізка да тэксту арыгінала, але не губляе пры гэтым сваіх мастацкіх якасцяў у наступным урыўку з аповесці «Круглянскі мост»:

*«Разам з абуджэннем на хлопца хлынула плойма самых непрыемных думак і адчуванняў — учараиняе абынулася ўсё адразу, і ён з тужлівой самотай адзначыў гэты пераход з санлівага забыцця ў надта турботны, нярадасны цяпер для яго свет»* [3, т. 3, с. 5].

*«С пробуждением на него хлынул поток самых неприятных воспоминаний: перепутанные картины вчерашнего ожили все сразу, и он сощемяющей болью в душе ощущил этот переход из сонного забытъя в слишком беспокойную и нерадостную теперь для него действительность»* [4, т. 3, с. 122].

Пры аўтаперакладзе звычайна ўзнікае шэраг проблем, якія ўплываюць на характар перакладу. Вялікае значэнне мае тут блізкасць беларускай і рускай моваў. При перакладзе з такіх бліzkіх адна да адной моваў адбываецца

перакрыжаванне дзвюх моўных сістэм, што выяўляеца ў калькаванні і крэалізацыі. Напрыклад, у аўтаперакладзе аповесці «Знак бяды» пісьменнік ужывае некаторыя беларускія слова, не перакладаючы іх на рускую: сцежка — стежка, спаліць — спаліть, свячак — своечок і г. д.

Аўтар таксама выкарыстоўвае часам моўныя калькі: вяскоўцы — деревенцы (сельчане), mestachkoўцы — mestechkovцы (жители местечка), свінчо — свиненок (поросенок). Ёсць у аповесці выпадак крэалізацыі беларускага выразу, які, на маю думку, штучна гучыць па-руску: «зіма паварочвала на вясну» [3, т. 4, с. 132]— «зіма поворачивала на весну» [4, т. 4, с. 131] у сэнсе — «наступала вясна».

Між іншым, трэба адзначыць, што вынікам білінгвізму пісьменніка і грамадскага асяроддзя, у якім ён жыве, з'яўляюцца і такія русізмы ў беларускім тэксле, як «панятна», «быстра», «харашо», «трудна», якія ўжываюцца ў аўтарскай мове. Такія ж прыклады можна знайсці ў іншых аўтарскіх перакладах В. Быкава.

Мною ўжо не раз закраналася праблема перадачы нацыянальнай адметнасці арыгінала пры аўтаперакладзе. Гэта пытанне застаецца актуальным і тады, калі гаворка ідзе пра творы В. Быкава. Пісьменнік стараецца перадаць асаблівасці народнай мовы больш за ўсё ў дыялогах аповесці партызанская цыкл («Круглянскі мост», «Воўчая зграя», «Пайсці і не вярнуцца»). Між іншым, дыялог у сілу сваёй свабоды выяўлення, асаблівай моўнай дынамічнасці і індывідуальнай адметнасці ўяўляе сабой даволі складаную з'яву для перакладу. Пры перадачы яго сродкамі іншай мовы ўзнікае шэраг праблем: перакладаць адэкватна, шукаць у іншай мове падобныя формы выяўлення ці дзеля захавання моўнага каларыту арыгінала ствараць калькі, імітацыю пэўных асаблівасцяў гаворкі або ўвогуле пакідаць асобныя, найбольш характэрныя слова неперакладзенымі і г. д.? Вырашэнне гэтых праблем і выбар сродкаў найперш залежыць ад эстэтычных поглядаў, мастацкага густу, пачуцця мовы перакладчыка і ад выбранай ім канцепцыі і асноўнай задачы перакладу.

Паглядзім, што выбірае В. Быкаў. Вось прыклад з аповесці «Воўчая зграя»:

«— Далёка да грэблі?

— Ды блізка ўжо, — сказаў Грыбаед, не паварочваючы да яго галавы.

— *Bo парыну праедзем*, а там саснячок і грэбля.

— Туды не паедзем, — раптам рашиў Ляўчук.

— *Bo як! А куды ж?*

— Давай куды ўбок.

— *Як жа ўбок? — падумаўшы, нязгодна адказаў Грыбаед, па-раней-шаму нерухома седзячы спіной да воза. — Там балота.*

— Паедзем цераз балота» [3, т. 3, с. 170].

«— Далеко гаты?

- *Ды близко ужсе*, — сказал Грибоед, не поворачивая к нему головы.  
 — *Во парину проедем*, а там соснячок и гребля.  
 — *Туда не поедем*, — решил Левчук.  
 — *Во як! А куды же?*  
 — *Давай куда в сторону*.  
 — *Як жса в сторону?* — подумав, несогласно сказал Грибоед, по-прежнему не оборачиваясь к Левчуку. — *Там болото.*  
 — *Поедем через болото*» [4, т. 3, с. 21-22].

У перакладзе асобныя беларускія слова не перакладаюцца, а робяцца крэалітамі і, на першы погляд, не вельмі добра спалучаюцца з рускамоўным тэкстам. Між тым, мы маём справу «не са звычайным перакладам, а з перакладам, зробленым самім аўтарам арыгінала, які з'яўляецца паўнапраўным гаспадаром свайго твора і можа перарабляць і пераасэнсуюваць тэкст у любых адносінах і ў любой ступені, мяніцы кампазіцыю, вобразы і сродкі выражэння, пагарджаючы ледзь не любой рэкамендацыяй тэарэтыкаў перакладу»<sup>12</sup>. Таму падобны перакладчыцкі манеўр можа быць апраўданы як сродак захавання і нават падкрэслівання нацыянальнай специфікі твора, у прыватнасці, нацыянальнага моўнага каларыту персанажа. У наступным прыкладзе выбраныя аўтарам слова таксама з'яўляюцца крэалітамі:

«— *Ды скалеў, кажу. Ватоўку нехта забраў*» [3, т. 3, с. 246].

«— *Ды околеў, кажу, ватовку нехта забрал*» [4, т. 3, с. 100].

Беларускае слова «скалець» (замёрзнуць) не адпавядзе рускаму «околеть» (умереть), беларускаму слову «ватоўка» адпавядзе «телогрейка». Такім чынам, імкнучыся перадаць нацыянальны каларыт выказвання, думаецца, В. Быкаў як аўтар перакладчык дапусціў памылку, ужыўшы слова, якія выбываюцца з агульной апавядальнай плыні.

Часам пісьменнік замест крэалізацыі ўжывае ў аўтар перакладзе стылізацыю пад народную гаворку, як, напрыклад, у аповесці «Пайсці і не вярнуцца»:

«— *Во! Во! Я так і знала, агітаторычык!* Ён яго спакушаць будзе! *I слухаць не слухай яго! Ого! У лес!* А можа, у яго характар не той! *A можа, ён забіваць нікога не хоча?* Ён ціхі, ён курыцу не абідзе, а то ў лес» [3, т. 3, с. 301].

«— *Во! Во! Я так и знала, агитаторщик!* Он его соблазнять буде. *И слушать не слушай его! Ого! В лес!* А может, у него характер не той? *A может, он убивать не хочет?* Он тихий, он курицы не обиде, а то у лес» [4, т. 3, с. 245].

Наконт гэтага пісьменнік даў такое тлумачэнне: «У радзе выпадкаў тая ці іншая думка або вобраз атрымлівае большую выразнасць менавіта на

<sup>12</sup> Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1986. С. 189.

рускай мове, у іншых жа — наадварот: дакладнаму беларускаму выразу так і не ўдаецца знайсці рускі эквівалент. Асабліва гэта датычыць народных выразаў, дыялектызмай, а таксама некаторых сіонімаў і метафор, якія ўласцівы беларускай і адсутнічаюць у рускай мове»<sup>13</sup>.

Спецыфічныя народныя выразы, такія, як праклёны і пажаданні, таксама выклікалі цяжкасці пры перакладзе. Звычайна падобныя выразы пісьменнік перакладае амаль даслоўна, падбіраючы адпаведнікі на рускай мове. Вось некалькі прыкладаў з аповесці «Знак бяды»:

«*Каб ты так усё жыццё паней, смоўж пракляты!*» [3, т. 4, с. 159].

«*Чтоб ты всю жизнь так пановал, горлохват проклятый!*» [4, т. 4, с. 156].

«*Ах, каб ты спруцянеў!*» [3, т. 4, с. 234].

«*Ах, чтоб ты очумел!*» [4, т. 4, с. 229].

Адразу кідаецца ў очы неадэкватнасць слоў «смоўж» (слизняк) і «горлохват», «спруцянець» (околеть) і «очуметь», і ў перакладзе дадзеныя выразы набываюць іншыя сэнсацыі адценне. Гэта можа быць памылкай, выкліканай білінгвізмам пісьменніка ці, наадварот, свядомым рашэннем аўтара. У шэрагу выпадкаў Быкаў не шукае адпаведнікаў у рускай мове, а ўжывая словы-к्रэаліты, як, напрыклад, у аповесцях «Воўчая зграя» і «Круглянскі мост»:

«*Каб цябе, ваўкарэзіна...*» [3, т. 3, с. 167]

«*Каб ты сдох, вовкарэзіна*» [4, т. 3, с. 18].

«*Трасицу вашай матары*» [3, т. 3, с. 169].

«*Трясицу вашей матери*» [4, т. 3, с. 20].

«...над дарогай толькі пранізліва дзігала» [3, т. 3, с. 40].

«*Над дорогой лишь пронзительно дигало*» [4, т. 3, с. 137].

Падобны прыём у дадзеным выпадку неапраўданы, бо пры такім перакладзе адчуваецца ненатуральнасць выразаў і падкрэсленныя словаў ў перакладным варыянце могуць быць незразумелыя рускаму чытачу.

Але ў цэлым аўтар пераклады В. Быкава даволі арганічныя, роўныя. Пे́ралічаныя хібы не псуяць агульнага ўражання ад перакладных твораў, якія застаюцца па-філософску заглыбленымі, сурова-праўдзівымі ў адлюстраванні вайны, з выразнай акрэсленасцю кампазіцыйнай будовы, строгасцю і выверанасцю жанравай формы і апавядальнай манеры, з ёмкасцю і дакладнасцю кожнай дэталі.

Зварот Быкава да аўтара перакладу можна лепш зразумець, праанализаваўшы пераклады твораў Быкава, зробленыя іншымі перакладчыкамі. Між іншым, вядомы крытык і даследчык творчасці пісьменніка І. Дзядкоў спраўядліва адзначаў: «Міжволі ўзнікае жаданне прыводзіць беларускі тэкст. Пераклады твораў В. Быкава на рускую мову, пакуль за гэту справу не ўзяўся

<sup>13</sup> Быкаў В. У. Праўдай адзінай: Літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв'ю. С. 101.

сам аўтар, у многіх выпадках «змяячалі» драматызм быкаўскага стылю»<sup>14</sup>. Найбольш перакладаў В. Быкава М. Гарбачоў, таму мэтазгодна будзе зварнуцца менавіта да яго перакладаў. Возьмем для аналізу аповесць «Трэцяя ракета». Вось урывак з арыгінала твора і яго перакладу:

«Буслы часта з'яўляюцца тут у сонечныя надвячоркі, лятаюць і кружасца, пэўна, выглядаючы дзе якую балацявіну, трысняговую старыцу, лужок, каб палавіць спажывы, напіца, а то і проста па буслінаму звычаю настаяць у раздумье на адной назе. Але цяпер яны нікуды не могуць спусціцца, бо скрэз — ля старыц, у прырэчных балацявінах, на ўсіх лужках і дарогах — людзі. Не спраўляюцца буслы нагледзець што здатнае, як на зямлі пачынаюць грукатыць стрэлы — недзе там, у ветранай прасторы, злосна фыркаюць нябачныя чмялі-кулі, буслы палахліва кідаюцца прэч — адлятаваюць на заход, некуды ў бок недалёкіх Карпатаў» [3, т. 1, с. 105].

«Аисты часта прылетаюць сюда в погожую предвечернюю пору и кружасця, наверно, высматривая какое-нибудь болотце, камышовую заводь или лужок, чтобы поискать корма, напиться, а то и просто, по извечному обычанию, в раздумье постоять на одной ноге. Но теперь возле заводей, у приречных болот на всех полях и дорогах — люди. Не успевают птицы сколько-нибудь снизиться, как на земле начинают трещать пулеметные очереди, высокий голубой простор зло пропишают невидимые имелипули, аисты пугливо бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпатаў» [4, т. 1, с. 180].

У гэтым выпадку пераклад гучыць больш-менш натурадльна. Але, на жаль, так адбываецца не заўсёды. М. Гарбачоў вальней абыходзіцца з творам, перакладаючы яго, чым сам аўтар. Ён пасягае на макрастылістыку твора: мяняе строга вывераную структуру аповесці, перастаўляе абзацы, скарачае ці дапаўняе іх, замяняе некаторыя лаканічныя і дакладныя дэталі, якія Быкаў адбірае для абмалёўкі персанажаў і іх душэўнага стану. У выніку значна мяняецца стыль быкаўскага аповеду, парушаецца псіхалагічная верагоднасць вобразаў герояў. Прывядзём некалькі прыкладаў.

«— Прыходзь калі, — кажа Жаўтых Люсі. — Не забывай нас.

— *Дзівакі! Як жа вас забыць? Вы ж мае родненкія, — даносіца зводаль ласкавы голас, і ў мяне сісікаеца сэрца. Крыбёнак пераварочваеца на жывею, і з грудзей яго вырываеца цяжкі, як стогн, уздых*» [3, т. 1, с. 121].

«— Приходи почаще, — говорит Желтых Люсе. — Не забывай нас.

*Я подхожжу к Кривенку, поднимаю с земли опрокинутый котелок. Потом сажусь рядом и начинаю медленно жевать сухую горбушку хлеба*» [4, т. 1, с. 199].

Намаляваныя тонкімі і дакладнымі штрыхамі перажыванні і душэўныя пакуты закаханых герояў абсалютна знікаюць у перакладзе, дзе няма

<sup>14</sup> Дедков И. Василь Быков: Очерк творчества. М., 1980. С. 70.

нават намёку на псіхалагізм. Нешта падобнае адбываеца і ў перакладзе наступнага ўрыўка:

«Як-кольбечы мы ўсё ж вывалакваем гармату на пляцоўку, заносім станицы. Жаўтых, прыгнуўшыся, кідаеца сюды-туды, як запёrtы ў клетку тыгр. Нізка схілены вусаты яго твар люты і страшны, на лапах мокрыя плямы ад поту» [3, т. 1, с. 164].

«Кое-как все же вытаскиваем пушку на плошадку, заносим станицы, Желтых, пригнувшись, кричит, командует, помогает затолкать пушку на место. Низко склоненное усатое лицо его в поту и грязи» [4, т. 1, с. 234].

Пісьменнік малюе героя ў момант вялікага псіхалагічнага напружання з дапамогай яркіх эпітэтаў. У перакладзе даеца спакойнае апісанне дзеянняў героя, без усялякага напружання, у выніку чаго вобраз проста нівеліруеца. Яшчэ адзін прыклад:

«Цяпер я адзін. Адзін з маёю вялікай мукай, любай маёю дзяяўчынай. Я ўражаны яе пагібеллю, уражаны вайною, мой свяшчэнны пякучы напер, як сухая грудь ад кулі, рассыпаўся сёння ўшчэнт. Відаць, я слабы, я маленькая парушынка ў гэтых вялізных жорнах вайны, што страшэннай сілай перамолваючы людскія жыцці. У мяне не ханае ўжо маёй душэўнай сілы, каб супрацьстаяць пагібелі, змагацца, барапаніць аднаго толькі сябе» [3, т. 1, с. 219].

«Теперь я один. Один со своей бедой и своей несчастной любовью. Впервые я так безысходно чувствую нелепую свою беспомощность в этих огромных жерновах войны, что со страшной силой перемалывают тысячи людских жизней и уже дошли до моей» [4, т. 1, с. 282].

У дадзеным выпадку В. Быкаў перадае ўнутраны маналог знясіленага, расчараванага, душэўна надломленага чалавека. М. Гарбачоў зноў значна спрашчае псіхалагічныя мапонак, які робіцца няркім і невыразна акрэсленым. Здаеца, у Быкову ўсё так лаканічна, дакладна і ёмка, кожнае слова на сваім месцы, няма нічога лішняга, але перакладчык усё ж такі знайшоў нешта «непатрэбнае». Вось яшчэ прыклад:

«Ведаў жа, але, пэўна, не мог адалаець у сабе спакусу прыхаваць якую непатрэбичыну, а жыццё сваё берагаць забываўся. А без яго які сэнс ва ўсіх самых цудоўных у свеце рэчах!» [3, т. 1, с. 187]

«Знал же, но, видно, не мог преодолеть искушения притрятать, сберечь какую-нибудь безделушку, а жизнь свою беречь не умел» [4, т. 1, с. 255].

М. Гарбачоў пазбаўляе пераклад аднаго апошняга сказа, аднак у ім захоўваеца асноўная філософская думка аб сэнсе жыцця і незразумелай ашчаднасці чалавека, які можа загінуць у любую хвіліну.

Такім чынам, у перакладзе губляеца тое, што складае сутнасць быкаўскага стылю: філософская заглыбленасць зместу, раскрыцё багацця думак і пачуцця чалавека, лаканічнасць, напружанасць і выразнасць апавядальнай манеры, выверанасць жанравай формы, мэтанакіраванасць

сюжэтнага руху, выразная акрэсленасць кампазіцыйных прыёмаў, яркая вобразнасць. Значыць, не выпадкова пісьменнік выказаўся аднойчай наступным чынам: «Мой асабісты вопыт дастаткова пераканаў мяне ў тым, што перакладаць на рускую мову павінен па магчымасці сам аўтар. І справа тут не ў ступені літаратурнага майстэрства аўтара або перакладчыка — як правіла, апошні валодае рускай мовай больш дасканала, — але ў недастатковая яшчэ вывучаных асаблівасцях перакладу на рускую мову з блізкіх для яе моваў. Уяўная лёгкасць перакладу, значнае падабенства беларускай і рускай моў уладарна трymаюць перакладчыка ў палоне прыблізнасці, нараджаючы ў выніку нешта «трацічнае», пасрэднае і бескаляровае, што хоць і напісана па-руску, але нясе на сабе ўсе прыкметы сырога падрадкоўніка»<sup>15</sup>.

В. Быкаў сам перакладае ўласныя творы на рускую мову і да сёняшняга часу. Сярод апошніх — яго аўтапераклады аповесцяў «Пакахай мяне, салдацік» і «Балота». Прынцыпы перакладу гэтых твораў тыя ж, што існавалі і раней. Прыяду некалькі прыкладаў. Аповесьць «Пакахай мяне, салдацік»:

«Гэта ж трэба — скончылася вайна, і ты жывы! Цябе не забілі. Ты будзеши жыць доўга, доўга. **Не будзеши трэсціся ў зямлі і чакаць апошняга свайго выбуху.** Ты вернешся дамоў, зноў убачыши маму. Знойдзеши сваё кахранне, якое дасць табе законнае ішасце ў жыцці. Канец вайне!»<sup>16</sup>.

«Это же надо — кончилась война, и ты жив, тебя не убили! Теперь ты будешь жить долго-долго. **Не будешь дрожать в земле, дожидаясь последнего, своего разрыва, не будешь мерзнуть зимой, изнывать на солнцепеке летом, голодать, переживывать несправедливости начальства.** Ты вернешься домой, снова увидишь маму, встретишь свою любовь, которая дает тебе законное право на счастье. Конец войне!»<sup>17</sup>.

Тут пісьменнік спалучыў дакладнасць перакладу з пашырэннем выказвання за кошт удакладнення і пералічэння пакут ваеннага часу.

«Мяне ашукалі. Людзі ці лёс. Ці вайна. А можа, перамога, якую цяпер без мяне святкавалі на той лугавіне. Мне ж выпала іншае свята. Чорнае свята»<sup>18</sup>.

«Меня обманули. Люди, судьба или война. А быть может, победа, которую теперь праздновали без меня возле реки. Моим же уделом стал другой праздник. Черный праздник беды»<sup>19</sup>.

У гэтым прыкладзе аўтапераклад максімальна набліжаны да арыгінала. Прытым ён дакладна перадае яго сэнс і пісіхалагічную напружанасць.

<sup>15</sup> Быкаў В. У. Праўдай адзінай: Літаратурная крытыка, публіцыстыка, інтэрв'ю. С. 100.

<sup>16</sup> Быкаў В. Пакахай мяне, салдацік // Полымя. 1996. № 4. С. 25.

<sup>17</sup> Быков В. Полюби меня, солдатик / Пер. с бел. автор // Нёман. 1996. № 6. С. 23.

<sup>18</sup> Быкаў В. Пакахай мяне, салдацік // Полымя. 1996. № 4. С. 60.

<sup>19</sup> Быков В. Полюби меня, солдатик / Пер. с бел. автор // Нёман. 1996. № 6. С. 57.



Аўтапераклад ад звычайнага мастацкага перакладу tym, што ў ім дапускаюцца рознага роду інавацыі, бо гэта своеасаблівы від мастацкай творчасці, які з'яўляецца працягам стварэння. Перакладаючы аповесць «Балота», Быкаў уносяць патрэбныя яму змены, каб удасканаліць мастацкую тканіну твора. Напрыклад:

*«Камандзір нярвова перасмыкнуў тварам. Фельчар яўна разлічваў на размову ці хоць бы на адказ, але Гуськову было не да размовы. Свой клопат ён прывык трываць моўчкі і мени ім дзяліца з кім бы то ні было»*<sup>20</sup>.

*«В вопросе фельдшера послышался тайный упрек ему, командиру, словно он был виновником происшедшего. И командинир не ответил. Своей вины в их неудаче*

*он не чувствовал, а обсуждать чужую вину ни с кем не хотел»*<sup>21</sup>.

У гэтым урыўку пісьменнік уносяць у пераклад падрабязнасць, дае больш шырокое апісанне псіхалагічнага стану героя, паглыбляе матывіроўку яго далейшых учынкаў. Іншы прыклад:

*«З кабіны выйшаў тоўсты лятун у футравай камізэльцы, — штось гыркнуўши, насцеж расчыніў самалётныя дзвёры»*<sup>22</sup>.

*«Из кабину появился грузноватый пожилой пилот в меховом жилете, — что-то скомандовал, настежь раскрыл самолетную дверь»*<sup>23</sup>.

Пісьменнік змяніў мікрастылістыку выказвання, відаць, з мэтай мастацкага ўдасканалення, але пры гэтым стушавалася псіхалагічная абмалёўка вобраза, што магло быць падрока для прафесійнага перакладчыка. Аднак, паколькі мы маем справу з аўтарскім перакладам, давядзеца згадзіцца з такой зменай, бо гэта аўтарская воля.

У перакладзе аповесці маюць месца пэўныя скарачэнні, якія можна называць аўтарскай інтэрпрэтацыяй твора. Напрыклад, у наступным урыўку ад разгорнутага выказвання засталося сцісле апісанне:

*«Яны моўчкі аддыхваліся, чакалі трэцяга з іхніх групы — фельчара Тумаша, чалавека старэйшага за іх абодвух, канешне ж, з запасных, якога належала даставіць партызанам»*<sup>24</sup>.

<sup>20</sup> Быкаў В. Балота // Полымя. 2001. № 4. С. 7.

<sup>21</sup> Быков В. Болото // Нёман. 2001. № 10. С. 7.

<sup>22</sup> Быкаў В. Балота // Полымя. 2001. № 4. С. 17.

<sup>23</sup> Быков В. Болото // Нёман. 2001. № 10. С. 17.

<sup>24</sup> Быкаў В. Балота // Полымя. 2001. № 4. С. 5.

*«Молча отыхая, они дожидались третьего из их группы — фельдшера Тумаша»*<sup>25</sup>.

Гэта яшчэ раз даказвае, што аўтарскі пераклад з'яўляеца працы творчай працы над творам.

На падставе аналізу аўтарскіх перакладаў В. Быкава і адпаведных ім арыгінальных тэкстаў можна зрабіць высьнову, што аўтапераклады гэтага пісьменніка ў большасці выпадкаў з'яўляюцца шліфоўкай арыгінальных твораў з мэтай іх мастацкага ўдасканалення на мікрастылістычным узроўні, уяўляюць сабой рускамоўныя варыянты арыгіналаў і сведчаць аб няспынай і плённай працы пісьменніка над сваім творам у час перакладу. Выключэннем з'яўляеца аўтапераклад аповесці «Сотнікаў», у якім некалькі мяняеца першапачатковая задума і ідэя твора.

---

<sup>25</sup> Быков В. Болото // Нёман. 2001. № 10. С. 5.

**Адам Мальдзіс (Мінск)**

## **ПРЫСУТНАСЦЬ СВЯТЛАНЫ АЛЕКСІЕВІЧ У СВЕЦЕ**

**З** хадой гадоў я ўсё больш пераконваюся, што мы, беларусы, — вялікія міфатворцы. Не дужа спадзеючыся, як іншыя народы, на «штодзённую, шэрую працу», пачынаем верыць у выратавальнае цуда — як агульнае («наша пакаленне будзе жыць пры камунізме»), так і уласнае, «прыватызаванае» («вось прыйдзе Захад, Захад нам паможа»; «вось прыйдзе Усход, Усход выбавіць нас ад усіх крызісаў»). Перасільваочы сваю галоўную нацыянальную хваробу, выпрацаваную стагоддзямі, — комплекс непаўнацэннасці, асабліва ў дачыненні да суседзяў, мы — дзеля супрацьвагі — пачынаем перабольшваць свае сілы імагчымасці, абвішчаць сябе ледзь не месяімі, якія калі не выратуюць усё чалавецтва, даўшыя ўзоры-рэцепты быцця, то хаця з блучаць славянства. І пачынаем выдаваць жаданае за сапраўднасць, прыхарошваць сябе і сваю гісторыю. Гэта датычыцца і нашай вядомасці ў свеце. Багдановічаўская мара, каб Беларусь несла свой дар усяму чалавецтву, Купалава надзея, што яна зойме пачэсны пасад між народамі, выдаюцца за рэальнасць. Маўляў, калі ёсць нашы пасольствы ў добрай пайсотні краінаў, то, сама сабой зразумела, у свеце нас ведаюць.

Што ж, калі меркаваць хаця б па колькасці прысвечаных нам публікацый (у адной Германіі ледзь не кожны месяц з'яўляецца новая кніжка пра Беларусь), за апошніяе дзесяцігоддзе нас сапраўды сталі куды лепш ведаць на ўсіх кантынентах. Але — не заўсёды з лепшага боку, часцей — па палітычных супрацьстаяннях, эканамічных цяжкасцях. А звычайна веданне пачынаецца, павінна пачынацца з культуры. Калі ў культурных адносінах якая краіна будзе для асобы, надзеленай уладай або грамшыма, заставацца белай плямай, то ён не будзе абдорваць яе асаблівай сімпатыяй, рабіць туды інвестыцыі.

Дарэчы, гэта добра разумеюць іншыя краіны. Паглядзіце, колькі робяць для пашырэння сваіх культур у Беларусі Польскі Інстытут, Інстытут Гётэ або Брытыш кансл. А мы стварэнне Інстытута Беларусі, распрацоўку дзяржаўнай праграмы пашырэння

беларускай культуры ў свеце лічым другараднай справай, чым, безумоўна ж, шкодзім і сваёй эканоміцы, і палітыцы.


Але калі нечага не робіць афіцыйныя інстытуцыі, іх місію бяруць на сябе Асобы. Зрэшты, гэта натуральна, бо тую або іншую культуру ў свеце ведаюць па яе найпершых творцах. Праўда, у любым выпадку іх творчыя імпульсы павінны быць падмацаваны дзяржаўнай падтрымкай, прадуманай палітыкай. Но не самім жа творцам яшчэ і папулярызаваць сяб...

Пішучы прадмову да кніжкі Святланы Алексіевіч (яна так і засталася неапублікованай, бо ў выдавецтве «Беларусь» кніжку вымушаны былі зняць з плана), я ў каторы раз задумайся: ну а каго калі не з беларусаў, то хаяць з ураджэнцай зямлі беларускай па-сапраўднаму ведаюць хаяць б у Еўропе?! Міцкевіча, Манюшку, Дамейку. Так. Але яны, натуральна, больш асацыруюцца з польскай культурай. Шагал, Суцін, Бакст? Так. Але нават даследчыкі іх творчасці не з'ясёды ўспрымаюць яе ў беларускім кангэксце. Скарына? Нават у Расіі, нават ва Украіне многія і многія прадстаўнікі інтэлігенцыі лічаць, што ўсходнеславянскім першадрукам быў Фёдараў. Купала і Колас? Іх вядомасць, за рэдкім выключэннемі, яшчэ не перакрочыла межы славянства. Каараткевіч? Занадта беларускі, занадта адраджэнскі, прыйшоў у літаратуру, калі іншыя народы на нацыянальнае адраджэнне даўно перахварэлі.

Ну, а з жывых? Васіль Быкаў? Безумоўна! Яшчэ ў 1992 г., выдаючы першы том біябліяграфічнага слоўніка «Беларускія пісьменнікі», мы канстатавалі, што яго творы перакладзены на 51 мову. Спадзяюся, што за апошнія дзесяць год гэтая лічба ўзрасла. Алесь Розанаў? Так. Мова яго паэзіі, якая калісці здавалася беларусам штучнай і нават незразумелай, сёння аказалася надзвінай сучаснай і запатрабаванай, яго ахвотна перакладаюць у Еўропе не толькі славяне. Хто яшчэ? Святлана Алексіевіч? Гляджу ў той жа першы том «Беларускіх пісьменнікаў» і з сумам канстатую: усяго дзесяць моваў. Але тут жа пачынаю не пагаджацца з канстататацый. Як жа так? У друку ж мільгаті паведамленні пра розныя зарубежныя прэмii, спектаклі, фільмы. Не маглі яны быць без перакладаў. Значыць, прысутнасць беларускай пісьменніцы ў свеце трэба асэнсаваць нанава.

І тут жа, прыступаючы да пераасэнсавання і падсумаванняў, лаўлю сябе на дзвюх скептычных думках. Першая: наколькі я маю права называць яе беларускай пісьменніцай? Другая: а ці прысутнічае яна сёння, калі не асабіста (нядайна С. Алексіевіч атрымала працяглую стыпендыю ў Італіі), то хаяць б сваёй творчасцю ў самой Беларусі?

Першае сумненне адпала адразу. У tym жа слоўніку «Беларускія пісьменнікі» мы канстатавалі ў дэфініцыі, што Святлана Алексіевіч «піша на беларускай і рускай мовах». Па-беларуску была выдадзена яе першая кніжка «недзіцячых расказаў» «Апошнія сведкі» (1985), напісаны многія нарысы, артыкулы, з Беларуссю звязаны амаль усё жыццё пісьменніцы. Так, прыйшла на свет яна ва Украіне, у Івана-Франкоўску (1948), але ж у сям'і ўраджэнца Гомельшчыны, які вярнуўся туды ў 1950 г. пасля дэмабілізацыі.



А потым — Капаткевіцкая сярэдняя школа, настаўнічанне на Мазыршчыне, вучоба на аддзяленні журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта, праца ў раённай газеце ў Бярозе, у «Сельскай газеце», у «Нёмане», напісанне сцэнарыяў для Беларускага тэлебачання, кіно, п’ес і інсцэніровак для тэатраў... Але, відаць, не гэта галоўнае. Тут скептычна, неканструктыўна настроеныя свядомыя беларусы сапраўды могуць загнаць мяне ў кут: асноўныя ж кнігі напісаны на рускай мове... Таму для нас вельмі важнае признанне самой С. Алексіевіч, зафіксаванае патрабавальнай «Нашай нівай»: «Я, безумоўна, беларускі пісьменнік, які піша па-расейску». Ёсць польская літаратура Беларусі, габрэйская літаратура Беларусі. І ёсць руская літаратура Беларусі, дзе адно

з найпершых месцаў займае С. Алексіевіч. Яе творчасць належыць Беларусі як дзяржаўнай цэласці, бо ў гэтай творчасці агульнабеларускі погляд на свет, агульнабеларускі патрыятызм.

А калі глянуць з другога, нечаканага боку, то неяк дзіўна, нелагічна яно атрымоўваецца: Адама Міцкевіча мы нібыта даўно згодны далаўшы да беларускай літаратуры, «даруючы» яму польскую мову, а Святлану Алексіевіч — не. Хаця яна прынцыпова, да прыкладу, вырашыла, што першое ў Беларусі выданне яе «Чарнобыльскай малітвы» павінна быць на беларускай мове. Міцкевіч жа ўсяго марыў, каб яго кнігі трапілі «пад сялянскія стрэхі» ў польскім арыгінале.

Так што давайце, шаноўныя панове-калегі, дамовімся: крытэрый тут павінны быць аднолькава аб’ектыўнымі.

Другая засцярога аказалася куды больш істотнай. Паколькі ў апошнія гады творы С. Алексіевіч у Беларусі амаль не выдаваліся (як пабачым дадзелі — стакрат меней, чым за рубяжом), то і вядомасць яе тут — не раўня єўрапейскай (рускай, нямецкай, шведской ці французскай). Присутнасць літаратурная змянілася прысутнасцю калялітаратурной, заснаванай на чутках і нават скандальнай. Звычайны, усірэднены чытач, не маючы твораў (ранейшыя сталі бібліографічнай рэдкасцю), зыходзіц, выносячы апэнкі, а то і прысуд, з псеўдасенсацийных публікаций аб пратэстах чытачоў, судовых працэсах, «здрадніцтве» і нават аб tym, што аўтар «Чарнобыльскай малітвы» толькі гуляе ў дэмакратызм і патрыятызм, а на самай справе разам з усім жаночым рухам з’яўляецца... агентам КДБ.

Непрыніцце творчасці Святланы Алексіевіч сапраўды існуе ў нашай краіне. Аўтару гэтых радкоў не раз даводзілася спрачацца з чытачамі,

нават дасведчанымі, дыпламаванымі, са ступенямі, якія лічылі яе творы, асабліва «Цынкавых хлопчыкаў», паклёпам на нашу рэчаіснасць. Які галоўны контрагумент я высоўваў? Да тое, што мае апаненты не разумеюць спецыфікі жанру, якім карыстаецца пісьменніца. Гэта **дакументальная проза**. Сама С. Алексіевіч неяк парадунавала сваю працу з працай хірурга. А хірург, аперыруючы, звычайна выклікае ў хворага не лепшыя эмоцыі, таму што пры ўмяшанні скальпеля з'яўляецца боль. Куды прыемней чытаць сэнтыйментальны раман ці нават дэтэктывную аповесць, хаця там на кожнай старонцы таксама ліещца кроў, бо ведаеш, што гэта кроў несапраўдная, прыдуманая. А тут непрыдуманая, бо сапраўды была Вялікая Айчынная вайна, якая пакалечыла лёсы жанчын («У вайны не жаночы твар») і падлеткаў («Апошняя сведкі»), былі Афганістан («Цынкавы хлопчыкі») і Чарнобыль («Чарнобыльская малітва»), сапраўды многія беларусы, расчараўванныя ў жыцці, канчаюць жыццё самагубствам («Зачарараваная смерцю»). І перад чытачом — не прыдуманая гісторыя, а маналогія рэальных людзей. Расказываючы пра свае быўшыя трагедыі, яны перасцярагаюць нас ад новых. Ім сапраўды баліць, і пісьменніца хоча гэтыя боль перадаць чытчу. А далёка не кожны чытач гатовы да суперажывання. Яму дыскамфортна. Яму гэта перашкаджае спажыўваць даброты. Таму лепей выкінуць з галавы і войны, і Чарнобыль, і будучыя катаклізмы, а можа, і апакаліпсіс. Абвясціць прачытанае або і непрачытанае, а толькі пачутае ў пераказе, звычайнім паклёпам. Прытым авалязкова — варожым. Абвясціць аўтарку «цынічнай «апрацоўшчыцай» чалавечых бядот і пакут»<sup>1</sup>.

Беларускія чытачы твораў С. Алексіевіч і іншай дакументальнай прозы асабліва моцна загартаваныя ў савецкіх традыцыях, часта нагадваюць таго мядзведзя, пра якога любіў расказваць У. Караткевіч. Маўляў, той мядзведзь пасля здымкаў фільма «Пушчык едзе ў Прагу» нейкі час жыў у яго аднапакаёвай кватэры. Аднойчы, выйшаўшы ў калідор, зірнуў у люстэрка, пабачыў сябе — і ляпнуў лапай па выяве, разбіўшы яго ўшчэнт. Не спадабалася фізіяномія. А проза С. Алексіевіч — тое ж люстэрка, толькі грамадскае. Вядома, кожны яе твор складаецца з індывідуальных маналогаў-споведзяў, непаўторных і суб'ектыўных. Але, сабраныя разам, яны даюць аб'ектыўную карціну — мінулага, сучаснасці і авалязкову будучыню. Пісьменніцу цікавіць не столькі Чарнобыль, колькі «свет пасля Чарнобыля»: ці навучыцца ён адрозніваць «новыя абліччы зла», ці вытрывае ён у супрацьстаянні са злом?! Вядома, адтворажанне ў люстэрку — не для слабанервовых. Але гэта ўжо не віна пісьменніцы, а бяда ўсіх нас, што мы ўвайшлі ў зону катастрофаў, у зону высокай энергіі распаду» (нехта Стывен Д. у «Нашай ніве»).

Сярод дакументальнай прозы С. Алексіевіч вылучаеца сваёй надзённасцю, беларускасцю матэрыялу «Чарнобыльская малітва». Рэцэнзенты называлі яе «знакавай кнігай», сцвярджалі, што яна авалязкова павінна быць

<sup>1</sup> Славянский набат. 1998. 24–30 сент.



у бібліятэцы кожнай беларускай сям’і, якая лічыць сябе інтэлігентнай, — побач з Бібліяй, творамі Купалы, Коласа, Багдановіча, Быкава, Каараткевіча (дарэчы, французскія выдаўцы ўключылі гэты твор у прэстыжную серню, якая аўтаматычна трапляе на паліцы кожнага занятага і таму пераборлівага бізнесмена). І тым не менш у 1996 г. «Мастацкая літаратура» выкрасліла «Чарнобыльскую малітву» са сваіх планаў як неактуальнью. Свет прызнаваў: выдаваў, узнагароджваў, інсцэнізаваў, экранізаваў. А мы цвёрда стаялі на сваім: калі адображенне ў лютстэрку змрочнае, то тым горш для лютстэрка. Нават афіцыйныя выданні выказвалі здзіўленне. Пра Васіля Быкава і Святлану Алексіевіч у «Советской Белоруссии» Уладзімір Саламаха пісаў так: «Але вось што здаецца дзіўным. Увесь свет выдае, чытае, захапляеца, паважае, а мы ў сябе дома ўсё не можам асэнсаваць па-сапраўднаму. Ні іх творчасць, ні іх асобы як мастакоў. Здараеца — зусім не прымаем»<sup>2</sup>.

І вось, калі абсурднасць невыдавання «Чарнобыльской малітвы» ў Беларусі стала не толькі кідацца ў очы, але і шкодзіць нашаму іміджу, стараннем Прадстаўніцтва ААН, фонду «Гронка» кніга ў 1999 г. нарэшце выйшла з друку, хоць і маленъкім тыражом у 1500 экз. Услед адбыліся презентацыі, сустрэчы з чытачамі. Здавалася б, справядлівасць перамагла.

Аднак несправядлівасць прымае, як і зло ўвогуле, усё новыя, часам нечаканыя ablіchcy. Нельга «Чарнобыльскую малітву» замоўчаваць? То можна паспрабаваць яе перакрэсліць як твор немастацкі, плён гэтак званай магнітафоннай журналістыкі. Маўляў, сцвярджаў Яўген Гучок<sup>3</sup>, эстафету такога рамяства С. Алексіевіч «куручылі ў свой час Алесь Адамовіч і К» (звярніце ўвагу на абрэзлівасць у дачыненні і да мёртвых, і да жывых). Болей таго, твор, аказваецца, яшчэ і кан’юнктурны і непатрыятычны, антыбеларускі, бо... арыгінал напісаны на рускай мове, і таму «Алексіевіч працуе на прыніжэнне, а то і на знішчэнне беларускага знака і кода». Вось як могуць вычварна змыкацца ідэалагічныя крайнасці!

Адзін з папрокоў, якія часта выказваюцца па адресе Святланы Алексіевіч у беларускім друку, зводзіцца да адвінавачання ў тым, што замест таго

<sup>2</sup> Сов. Белоруссия. 1999. 10 авг.

<sup>3</sup> Книжный мир. 2001. 8 февр.

каб сядзець дома, пісьменніца значную частку свайго часу праводзіць за граніцай. Найбольш выразна гэта прагучала ў таго ж Гучка: «А калі Алексіевіч з’яўляеца (ад Бога!) носьбітам унутранай свабоды і палымяным патрыётам Беларусі, дык чаго ёй тады ездзіць за мяжу і жыць там месяцамі і гадамі?» І далей, яшчэ больш катэгарычна рэкамендуеца пісьменніцы лепш паклапаціца аб выратаванні... уласнай душы, бо, маўляў, на Божым судзе такіх «касмапалітычных халуёў і марадзёраў» (лексіка, знаёмая з 40–50 гадоў мінулага стагоддзя!) «не абароняць ні іх пульхнатыя кашалькі, ні іх сумніўная эгаслава». Такія ж папрокі ў больш або менш завуяланай форме сустракаюцца і ў іншых публікацыях.

Абвінавачванні вонкава выглядаюць сур’ёзна, нават знішчальна, таму і адказ на іх павінен быць сур’ёзны, заснаваны на фактах.

І сапраўды, чаго Святлана Алексіевіч, ганаровы віцэ-прэзідэнт Беларускага ПЭН-цэнтра, ездзіць за граніцу? Для таго, каб марна бавіць час? Не, найперш для таго, каб рабіць важную для нашага народа і тым самым для нашай дзяржавы справу — пашыраць прысутнасць беларускай культуры ў свеце.

Доказы? Вось яны, упершыню сабраныя ў адно цэлае, абагульненыя. Доўгія пералікі тут непазбежныя.

Найперш, вядома, — выданні, у арыгінале і перакладзе.

«У вайны не жаночы твар» неаднаразова друкавалася ў Мінску і Маскве, але апрача таго перакладалася на балгарскую (1985, 1987), кітайскую (1985), чэшскую (1986), в'етнамскую (1987), англійскую (1987), німецкую (1987, 1989), тэлугу (1987), венгерскую (1988), румынскую (1989), славацкую (1990) мовы. «Апошнія сведкі» мелі берлінскае і вільнюскасае выданні (абодва 1989 г.). «Цынкавыя хлопчыкі» вышлі па-беларуску (1991), па-руску (1991), па-французску (двойчы — у 1991 г.), па-німецку (1992), па-англійску (двойчы ў 1992 г. — у Лондане і Нью-Йорку), па-японску (1993), па-венгерску (2000). «Зачараўаныя смерцю» пабачылі свет у Мінску (1993), Маскве (1993), Франкфурце-на-Майне (1994), Парыжы (1995), Амстэрдаме (1995), Варшаве (2001). Асабліва хутка пайшла па свеце «Чарнобыльская малітва». У 1997 г. з’явіліся рускае, шведскае і німецкае выданні, у 1998 г. — німецкае, украінскае, два французскіх і японскіе, у 1999 г. — новае французскае, англійскае, літоўскае, кітайскае, у 2000 г. — яшчэ адно французскае, фінскае, польскае, японскае, німецкае, у 2001 г. — грэцкае выданне. А былі ж яшчэ маскоўскі двухтомнік 1998 г. і пекінскі аднатомнік 1999 г. Усяго бібліографія толькі кніжных выданняў твораў С. Алексіевіч, якія пабачылы свет за рубяжом, сёння налічвае пад 70 пазыцый. Наіўна было б, услед за Я. Гучком, думаць, што такую папулярнасць можна зদабыць адной механічнай «магнітрафонажурналістыкай». Калі ўсё гэтак проста, то чаму ж такі шлях не паўтораць іншыя беларускія аўтары?! Значыць, у дадатак да сучасных журналісцкіх тэхналогій патрэбны яшчэ пісьменніцкі талент, філасофскае асэнсаванне мінулага, сучаснасці і

будучыні, суперажыванне чужому болю, гуманізм вышэйшай пробы. А гэта, пагадзіцесь, дадзена толькі адзінкам.

Апрача кніг быў яшчэ тэатральныя пастаноўкі, кіна- і тэлефільмы. «У вайны не жаночы твар» адначасова, у 1985 г., паставілі Тэатр на Таганцы і Тэатр эстрады ў Маскве, Дзяржаўны тэатр драмы ў Омску і Беларускі младзёжны тэатр. «Цынкавых хлопчыкаў» пабачылі гледачы Санкт-Пецярбурга, Парыжа, Ліона, «Чарнобыльскую малітву» паказвалі ў Швецыі (1999), Францыі (2001), Швейцарыі (2001). Прэм'ерныя спектаклі часцей за ёсё адбываліся з удзелам аўтара, яна ж давала інтэрв'ю (іх мноства), рабіла каментары, дзе многа гаварылася пра Беларусь... Сярод фільмаў па сцэнарыях С. Алексіевіч трэба найперш назваць невядомыя ў нас цыкл «З прадоння» (Аўстрыя — Расія, 1991), «Крыж» (Расія, 1994), «На руінах Утопіі» (Германія, 1999), «Расія: гісторыя маленькага чалавека» (Японія, 2000). Не трэба тлумачыць, што кожны з іх патрабаваў выезду, асабістай прысутнасці.

І як вынік усёй працы — заслужаныя прэміі! Трынаццаць зарубежных прэмій. Сярод іх — такія прэстыжныя, як узнагарода Шведскага ПЭН-цэнтра імя Курта Тухольскага (1996), рускі «Трыумф» (1997, услед за М. Растратаповічам, С. Рыхтэрам, Б. Ахмадулінай, І. Маісеевым), «За ёўрапейскае ўзаемаразуменне» (Германія, 1998), імя Гердзра (Аўстрыя, 1999), «Сведка свету» (Францыя, 1999) і, урэшце, імя Эрыха Марыя Рэмарка (Германія, 2001). Апошняя была ўручана ў дзень 60-годдзя пачатку Другой сусветнай вайны «за значны ўклад у абарону правоў чалавека і чалавечай годнасці».

Зроблены вышэй пералік, як мне здаецца, з'яўляецаць найлепшым адказам скептыкам. Такое прызнанне інсцэнізаваць, камусъці «зарганізаваць» нельга. Такое можна толькі заслужыць. А яшчэ гэты пералік сведчыць, што нас усё ж ведаюць у свеце. Толькі мы самі пра гэта не заўсёды ведаем. І часта ведаць не хочам. Ці то па колішній ідэалагічнай зашоранасці, ці то па просценъкай зайдзрасці, якая з'яўляецаць адной з праяў найгалоўнейшай хваробы беларусаў — комплексу непаўнавартасці, адваротнага боку колішняй «ліцвінскай» талерантнасці.

**П**а сказанага хочацца дадаць, што ў апошні час Святланы Алексіевіч працуе над шостай кніжкай сваёй дакументальнай панарамы мінулага стагоддзя. Гэта мае быць «Кніга любові» — нібыта эмацыйнальна дадатнае адворажанне нашага быцця (хачы з апублікованых урыўкаў відаць, што сумнага і тут будзе многа, таму што не можа існаваць бязвоблачна-радаснае кахранне пры нашай неўладкаванасці). Назовай будучай кнігі паслужылі слоўны А. Грына «Цудоўны алень вечнага палявання». З апублікованых урыўкаў і з інтэр'ю відаць, што пісьменніца пераасэнсоўвае сваё творчае крэда. Яно становіцца больш жыццелюбівым, канструктыўным, пазітыўным. Яе трывожыць бесперспектывнае супрацьстаянне, любаванне ў сваім пакутніцтве, якое вядзе да пасіўнасці. «Мы вядзем сябе так, быццам неўміручыя!» — перасцярагае адна з самых вядомых у свеце беларускіх і рускіх пісьменніц.

**Давид Симанович (Витебск, Беларусь)**

**«ЗВЕНИТ ВО МНЕ ДАЛЕКИЙ ГОРОД...»:  
ПОЭЗИЯ МАРКА ШАГАЛА В РУССКИХ И  
БЕЛОРУССКИХ ПЕРЕВОДАХ**

**П**ятница. Звезд колыхание вечных в неподражаемой синей дали. Ставится свечка в медный подсвечник. Пора зажигать ее — вот и зажгли.

*А за окошком грохочет телега — громкий доносится цокот копыт. Молятся старые Хацкель и Фейга, молятся юные Марк и Давид.*

*Древнему слову хасидской молитвы тихо внимает большая семья. И огонек, словно кровью политый, в подсвечнике бьется, сквозь годы светя...*

Древнее слово молитвы звучало в доме на иврите. Родители разговаривали на идиши. А рядом — и на Песковатике и на Покровской — слышалась белорусская и русская речь соседей и знакомых.

Эти четыре языка словно окружали с детских лет юного Марка. А позже, в молодости, к ним добавился французский.

В те ранние витебские дни, мечтая стать то музыкантом-скрипачом, то поэтом, он начал писать стихи на русском языке, подражая известным образцам — от Пушкина до Фета:

Вечер. Сад.  
Месяц. Ты.  
Сказка. Ласка  
Резеды...

1909

Уже с утра мне был означен  
Мой ранний жребий на кресте:  
Еще шумит в главе веселье,  
Младое нежится похмелье —  
Но свист бича угрюм и мрачен  
И шрам исчерчен на лице...

1910

Лишь через годы, уже вдали от родных мест, из сердца стали выплескиваться строки на родном идиш, и было это в Париже, когда писал поэму «Майн вайте гейм» — «Мой далекий дом». И в Нью-Йорке, когда напечатал свое письмо-плач, свое обращение к Витебску.

Но тут я должен вспомнить историю о том, как ко мне попала книга «Ди велт фун Марк Шагал» — «Мир Марка Шагала» Исаака Ронча, изданная в Лос-Анджелесе к 80-летию художника в 1967 г. Кто-то прислал ее (или передал) из США в Витебск старейшему библиотекарю, книголюбу и библиофилу, который собирал все, связанное с еврейством и сам писал, — Марку Ефимовичу Брукашу. И однажды, когда я зашел к нему, а мы встречались часто, он показал мне эту книгу и прочел из нее несколько страниц. А потом — впервые! — привел меня на старую улицу (тогда она носила имя «железного Феликса» — улицу Дзержинского) к старому дому и сказал: «Тут жил Шагал»... Потом уже и сам я приводил сюда всех, кому долго было имя художника, — Василя Быкова, Рыгора Бородулина, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко.

После смерти Марка Брукаша его вдова, которой я помогал распродавать библиотеку, предложила мне взять на память что-нибудь с его «еврейской полки»... Я долго рассматривал книги, читая надписи на корешках, и вдруг прочел «Ди велт фун Марк Шагал» ...

В первый же вечер дома, листая книгу, я обнаружил в ней обращение «Цу майн штот Витебск» — «К моему городу Витебску»...

И много вечеров потом переводил эти три странички, ставшие мне такими дорогими... Это длилось на самом деле долго, как и мое желание напечатать один из вариантов (их было несколько) перевода. Все газеты отказывались это сделать. И «Віцебскі рабочы» и «Літаратура і мастацтва» отвечали однозначно: «Перевод хороший, но...»

И только «Литературная газета» 2 сентября 1987 г., в день открытия выставки произведений Шагала в Москве в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, к его столетию наконец опубликовала перевод. И то его несколько раз накануне юбилея переносили из номера в номер. А главный редактор Александр Чаковский, как мне рассказывали, ходил на «самый верх», в ЦК, «испрашивать разрешения»...

В те дни я получил письмо от Анатоля Вертинского от 7 сентября: «Прачытаў я тут, у Піцундзе, на старонках «Літгазеты» пісьмо Шагала ў тваім перакладзе — і... па-першае, парадаваўся, што яно апублікавана. Па-другое... яшчэ раз засмыціўся, расстроіўся ўшчэнт ад таго, што не змог надрукаваць пісьмо ў сваім «ЛіМе» (яшчэ адзін выпадак, калі праклінаеш сваё рэдактарства). Публікацыя была падрыхтавана, але... Не буду скрываць — ад былога загадчыка аддзела, то біш І. И. А[нтановіча] паступіў загад нічога пра Шагала не друкаваць. Потым, калі я яго ўсё ж пераканаў і ён згадзіўся, то прапанаваў свой варыянт, свайго аўтара і г. д. (а Сімановіч, — скажу, — хай гатовіць книгу, я памагу яму яе выдаць... — Вось такая логіка).

Словам, па гэтай пазіцыі я як рэдактар пацярпей паражэнне і атрымаў сумны ўрок...»

«Літгазета» напечатала письмо с крохотным вступлением «От переводчика», которое я потом расширил...

«Шла Великая Отечественная война. Еще больше года оставалось до победы. Еще томился в фашистской оккупации Витебск. Вставали на борьбу с врагом в городском подполье и в партизанских лесах отважные сыновья и дочери Беларуси, своим мужеством приближая славный час освобождения.

15 февраля 1944 года в Нью-Йорке в газете «Эйникайт» («Единство»), издаваемой американским Комитетом еврейских писателей, художников, ученых, было опубликовано поэтическое обращение «К моему городу Витебску». Его автор — всемирно известный художник Марк Шагал жил тогда в Нью-Йорке, куда перебрался из Франции, спасаясь от фашизма.

Сегодня, через много лет, переводя это письмо с идиш на русский язык, я думаю: как надо любить свой дом, свою улицу, свой город, чтобы в далекой и суровой разлуке, ничуть не очерствев сердцем, обратиться к любимому уголку на земле с такими словами печали и мужества».

Андрей Вознесенский, которому я одному из первых прочел эти строчки, сказал: «Это по-настоящему гражданское произведение. И сколько в нем яркого света поэзии...»

И в самом деле — Шагал был поэтом в живописи, графике, во всем, что делал. И поэтом, который писал красками сердца стихи и поэмы.

После первой публикации в «Літгазете» «К моему городу Витебску» вошло в миниатюрное сувенирное издание «Марк Шагал. Паэзія» (Мн., 1989). Там оно напечатано не только в моем переводе на русский язык, но и в переводе Рыгора Бородулина на белорусский. В том же году появился и перевод Льва Беринского — «Ангел над крышами» (М., 1989). А мой второй вариант перевода был напечатан в специальном выпуске «Шагаловские дни в Витебске» (15 января 1991 г., приложение к еженедельной газете «Витебский курьер»). Несколько лет спустя я включил его в «Шагаловский сборник» (Витебск, 1996).

По жанру «К моему городу Витебску» — объяснение городу в любви, своеобразное послание через время и пространство — это стихотворение в прозе, так построено и ритмично наполненное мыслью, оно построено по законам поэзии. Его и нужно было переводить как стихотворение в прозе. Вот начало на идиш:

*Шойн ланг, майн либе штот, ви их дих ним гезен, ним гегерт, ним  
гередт мит дайне волкунс ун ним онгешпарт зих офт дайне плойтн...*

Здесь и сама ритмика, мелодика стиха, и повторения, внутренняя рифмовка (гегерт — гередт) делают внешне прозаический абзац поэтической строфой.

Пытаясь соблюсти все это, я шел и на некоторые вольности, необходимые, как мне казалось, в те дни, когда своим переводом я «воевал за Шагала»...

*Давно ужэ, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не говорил с тобой, с твоим народом, не упирался в твои ограды...*

На идиш почти одинаково звучат, будто омонимы, два слова — фолк (народ) и волк (облако). И я перевел «с твоим народом»...

Вслед за мной пошел и Бородулин, ведь наши переводы в книжке стояли рядом, в центре, разделенные лишь репродукцией прекрасной картины — шагаловской обнаженной над Витебском.

*Даўно ўжсо, мой любы горад, цябе я не бачыў, не чуў, не мовіў з табою, з народам тваім, даўно не ўпіраўся ў твае агароджы...*

В «Шагаловском сборнике» и в новой книжке «Мой Шагал, или Полет любви» (Витебск: Музей Марка Шагала. 2001) я уже все исправил по оригиналу.

*Давно ужэ, мой любимый город, я тебя не видел, не слышал, не разговаривал с твоими облаками и не опирался на твои заборы...*

Следующая абзац-строфа на идиш:

*Vi der ometiker wonderer, gob их нор гетрогн алэ ёрн дайн отем ойф майне билдер ун азей мит дир гередт ун ви ин холум дих гезен...*

У Льва Беринского, который много переводил поэзию и прозу Шагала, составившие книгу «Ангел над крышами», эти строки выглядят так:

*Подобный грустному вечному страннику — дыханье твое я переносил с одного полотна на другое, все эти годы я обращался к тебе, ты мерещился мне как во сне...*

Здесь почти подстрочник, где только добавлены и переставлены местами слова.

Мой перевод:

*Как грустный странник, я только нес все годы твое дыхание на моих картинах. И так с тобой беседовал и, как во сне, тебя видел...*

И какой поэтичной, белорусской стала эта строфа у Бородулина:

*Як падарожнік самотны, я толькі нёс праз гады ўсе твой вобраз на палотнах маіх, і гэтак мовіў з табой, і, як у лястэрку, бачыў цябе...*

У меня в первом варианте тоже было «как в зеркале», но я вернулся к оригиналу... А у Бородулина «лястэрка» просто заиграло...

Шагаловское письмо-обращение к Витебску сыграло свою особую роль дважды: в первый раз — потому что было опубликовано в газете «Эйни-кайт» («Единство»), с помощью которой Еврейский антифашистский

комитет собирал средства в США для Красной Армии, для ее вооружения и победы в войне с гитлеровской Германией. А второй раз — в переводах (особенно в публикации на страницах «Литгазеты», выходившей громадным тиражом), которые показали недругам, что Шагал — патриот, художник, преданный своей родине, хоть и живущий вдали от нее. И это тоже, конечно, имело значение в борьбе за возвращение Шагала, за его доброе имя, которое пытались очернить лживыми наветами...

Интересно, что, по воспоминаниям, Шагал сначала написал это стихотворение по-русски (возможно, было и так: ведь сочинял же он в юности на русском языке стихи). Но газета выходила на идиш. И он сам перевел (или заново написал) текст по-еврейски. Затем я его перевел на русский. И однажды, через полгода, мне принесли журнал «Советиш Геймланд» («Советская Родина». 1988. № 2), который со ссылкой на публикацию в «ЛГ» напечатал новый перевод на идиш с моего русского перевода... Вот какой курьез приключился... При чтении я обнаружил, что во многих местах публикации от шагаловского в переводе уже остались «рожки да ножки», начиная с названия — «Моему любимому Витебску»...

Стихи Шагала переводили в те годы Лев Беринский, Андрей Вознесенский, Рыгор Бородулин и я.

Лев Беринский стремился к более точному переводу, переводя чуть ли не каждое слово, иногда превращая текст в своеобразный подстрочник, особенно если надо было сохранить какую-то, на его взгляд, важную деталь. И все же он отступал во многих случаях от оригинала.

Несколько стихотворений Шагала перевел Андрей Вознесенский. Мне думается, что это уже больше Вознесенский, чем Шагал, так по крайней мере это выглядит на русском языке, если сравнить с оригиналом на идиш. То есть Вознесенский как бы подминал под себя, подчинял своей совсем иной, новаторской манере спокойную традиционную манеру Шагала.

А вот этого как раз не делал Рыгор Бородулин, который шел от текста, не раз слышал еврейский разговорный язык, знал местечковый быт. Он своим талантливым поэтическим чутьем уловил все главное в стихах Шагала, сделав их в значительной мере уже достоянием белорусской поэзии.

Сделать перевод принадлежностью той поэзии, на язык которой переводишь, — одна из важных задач, к которой надо стремиться, хотя это не каждому дано.

Можно ли при переводе отступать от оригинала, в какой мере, в какой степени? Наверное, на этот вопрос каждый переводчик отвечает сам, решает сам.

И все-таки само внесение чего-то от переводчика, его творческий «влив», его не выпирающее «вливание» должны быть.

И близость к оригиналу, и внесение своего «я» переводчика хорошо видны на переводе одного шагаловского стихотворения — «Моя жена».

## МАЙН ФРАЙ

Ду гейст цу мир мит ланге гор,  
Мит либе, цофилдик, анкегн,  
Ун ойгн шенксту мир а пор,  
Ун штэндик вил их ба дир фрэгн...

(Из книги «Ди велт фун Марк Шагал»)

Лев Беринский:

## ЖЕНА

Ты волосы свои несешь  
навстречу мне, и я, почуя  
твой взгляд и трепет тела, дрожь,  
тебя опять спросить хочу я:

где давние мои цветы  
под хупой свадебной далекой?  
Я помню: ночь и рядом ты,  
и в первый раз к тебе прилег я,

и погасили мы луну,  
и свечек пламя заструилось,  
и лишь к гебе моя стремилась  
любовь, тебя избрав одну.

И стала ты женой моей  
на годы долгие. Сладчайшей.  
Дочь подарила — дар редчайший  
в наиторжественный из дней...

Благодарю, Господь высот,  
Тебя за день, за месяц тот.

(Из книги «Ангел над крышами»)

Здесь все близко к тексту оригинала: и стихотворный размер, и во многом словарный состав, и даже, словно точная калька с идиш, «ты волосы свои несешь навстречу мне», и резковатое, грубоватое «почуя твой взгляд».

И совсем по-иному звучит по-белорусски бородулинский перевод, да уже и не просто перевод это.

## МАЯ ЖОНКА

Насустряч ідзеш з валасамі даўгімі,  
з мілосцю, дрыготкая ад асалоды,  
і дорыш мне пару вачэй, як гімны,  
і хочацца мне запытаць заўсёды:

дзе кветкі белыя, ці пажоўклі  
пасля вяселля ў дарогах жалю?  
Упершыню да цябе прыйшоў я  
і цэлую ноч у цябе ляжаў я.

Мы пагасілі поўні дыханне  
і запалілі белыя свечкі,  
маё цякло да цябе каханне,  
адкрыўшы твар да апошняй павечкі.

Салодкая, як міндаль, як трунак,  
ты стала жонкай, мая пашана,  
жывот мне падарыў дарунак —  
дачку прыгожую, як Рош-Гашана.

Мой дзякую табе, добры Бог алтара,  
за дзень той, які ты паслаў для дабра!

(З кнігі «Марк Шагал. Паэзія»).

Здесь уже и другой размер, и лексика (мілосць, асалода), и свое: «вочы, як гімны». И все-таки это Шагал!.. И Бородулин!..

Идя по такому же пути, пути, где и соблюдение текста оригинала, и свое «вливание», я пытался вписать стихи в контекст русской поэзии и, если что-то вносил, дорисовывал свое, то старался, чтобы оно было со звучным оригиналу и живописи и графике Шагала, его полетам во сне и наяву, его влюбленным, и самому Марку и Белле, парящим над землей в космических просторах.

#### МОЯ ЖЕНА

Навстречу идешь — и волос твоих пряди  
тянутся руки мои обвить.  
Ты даришь мне небо, искристо глядя,  
и хочется у тебя спросить:

неужели завянут цветы, неужели  
их покроет времени лед?..  
Ко мне пришла ты — и мы взлетели,  
и долго-долго длился полет;

мы погасили ночи дыханье  
и свечи любви зажгли над землей.  
И две души, как одно сиянье,  
соединились и стали зарей.

Как забыть я это сумею:  
земли и небес укрепляя связь,

любовь моя слилась с твоюю,  
чтоб после дочь любви родилась.

И Богу благодаренья мои  
за этот подарок добра и любви.

(Из книги «Имею честь принадлежать».  
Витебск, 1999)

Но в книге, публикуя переводы, я все-таки выделил их под названием «Из поэзии Марка Шагала»...

А само это стихотворение, как и многие другие его строки, взято из поэмы «Майн вайте гейм» — «Мой далекий дом», написанной в конце 30-х прошлого века в Париже. Так отдельными стихотворениями с придуманными названиями небольшие части поэмы публикуются уже давно с ведома автора.

А начинается поэма так:

Эс клинкт ин мир  
ди штот ди вайте...

Звенит во мне  
далекий город...

Всю долгую, почти столетнюю жизнь, звенел в его сердце, в его полотнах и стихах родной Витебск. И его словами в оригинале на идиш и в переводах на русский и белорусский я каждый год открываю Международные Шагаловские дни.

Ірына Лапцёнак (Мінск)

## ПРАБЛЕМА СТЫЛЮ І ТВОРЧАЙ ІНДЫВІДУАЛЬНАСЦІ: ТРАДЫЦЫІ ЯЗЭПА СЕМЯЖОНА Ў СУЧАСНЫМ ПЕРАКЛАДЗЕ

**Р**азвіщё нацыянальнай традыцыі перакладу абазначае пера-  
ремнасць, у выніку якой адно — зберагаецца, іншае — аб-  
наўляеца. Любое наватарства вызначаеца праз традыцыю.  
Узбагачэнне нацыянальных традыцый перакладу ўяўляеца не-  
магчымым без уліку поспехаў, няўдач і цяжкасцяў перакладчы-  
каў-папярэднікаў.

Язэпа Семяжона неаднойчы называлі заснавальнікам пэў-  
най школы мастацкага перакладу. Аднак пры ўсёй значнасці яго  
дзейнасці (пераклад твораў з літаратур на 34-х мовах свету) на  
сённяшні дзень не існуе ніводнай спробы абагульнення творча-  
га вопыту Я. Семяжона. Адны даследчыкі беззглядна ўхваля-  
юць яго ўзнаўленні, іншыя — крытыкуюць. Адзінае, што сцвяр-  
джаеца, — наяўнасць «вольнага» метаду або ўласнага стылю  
перакладчыка (праўда, без дакладнага вызначэння іх спецыфікі).  
І гэта праблема не толькі практикі, але і тэорыі. Перакладчыку  
адмаўляюць у праве на ўласны «стыль», хаяць сама гэтае слова  
ўжо неаднойчы ўжывалася на старонках даследаванняў і ў пе-  
рыядычным друку ў значэнні «метад», «кірунак», «мадэль», «по-  
чырк». Прычым апошняя нельга называць абсолютнымі адпавед-  
нікамі стылю (пытанне, абумоўленае нераспрацаванасцю тэрмі-  
налогіі). Стыль перакладчыка — гэта характар дзейнасці пера-  
кладчыка ў працэсе пераўясаблення іншамоўных мастацкіх  
твораў, спецыфічныя рысы і асаблівасці яго ўзнаўленняў, якія  
вылучаюцца арыгінальнасцю, сістэмнасцю і цэльнасцю ўжы-  
вання і абумоўлены адметнасцю асобы перакладчыка — яго све-  
тапоглядам, эрудыцыяй, густам, прафесіяナルным вопытам,  
моўнай культурай, талентам.

Стыль перакладчыка Я. Семяжона вызначаеца творчым  
характарам інтэрпрэтацыі і ўясаблення, функцыянальнай, а не  
літаральнай адпаведнасцю арыгіналу, эмацыянальнай гучан-  
ня, яркасцю выражэння, надзвычайнай увагай да нацыянальна-  
га ablічча перакладнога твора (так званым «абеларушваннем»).

Семяжон адштурхоўваўся не ад пэўнай формы і ішоў не да дакладнасці ўзнаўлення канкрэтных слоў, а да таго, што стаіць за імі, — важкая думка, яркі вобраз, арыгінальны троп. А сродкі падбіраліся згодна з адметнасцямі менавіта роднай мовы. У прыватнасці, на першы погляд, рыфма семяжонаўскага перакладу англійскай паэзіі з'яўляецца бяднейшай на паўтаральныя сугуччы, чым арыгінальная. Пры аналізе рыфмаў Р. Бёрнса кідаеца ў очы непараўнальная вялікая колькасць дакладных рыфмаў, у якіх зарыфмаваныя слова розняцца 1–2 гукамі: Lodger—sodger, Nancy—fancy, dwelling—swelling, blossom—bosom, gang—lang, ever—never, fairly—dearly («Вяртанне салдата»), go—shore, throw—roar, wide—divide, me—thee, dear—ear, adore—more, heart—part, by—sigh («Перад разлукай»). Але гэта асаблівасць рыфмы ўласціва не пэўнаму твору або аўтарскаму рыфмарыю, а, хутчэй, англійскай паэзіі наогул. Справа ў тым, што англійская рыфма па сваёй прыродзе мае большмагчымясцяў быць дакладнай, чым беларуская, паколькі ў англійскім слове — меншая колькасць складоў, а значыць, і тыпаў паўтаральнай супачнасці. У выніку — у яго большмагчымясцяў для супадзення, рыфмоўкі.

У той жа час англійская рыфма бяднейшая, паколькі мае меншую колькасць саміх сугуччаў. У гэтым сэнсе англійская мова — рыфмаабмежаваная, а беларуская — мова з шырокімі магчымасцямі рыфмаўтварэння. І таму ўжыванне ў перакладзе толькі тых рыфмаў, якія ёсць у арыгінале, з'яўляецца нямэтазгодным. Скапіраваная з арыгінала дакладная рыфма ў мове перакладу набыла б натуральнасць, а ўзноўленая Семяжонам адпаведна з асаблівасцямі рыфмікі роднай мовы (у беларускай паэзіі дакладнай лічыцца рыфма, у якой супадаюць не абавязкова ўсе ці амаль усе гуки, а найперш — націскныя і паслянаціскныя) з'яўлялася сапраўдным адпаведнікам:

У арыгінале:

Not Gowrie's rich valley, nor Forth's sunny *shores*,  
To me hae the charms o' yon wild, mossy *moors*:  
For there, by a lanely, sequestered *stream*,  
Resides a sweet lassie, my thought and my *dream*.

У перакладзе:

Скупая прырода радзімага ўзгор'я  
Мілей майму сэрцу, чым бераг прымор'я,  
Бісконца мілей: там, за горнай ракой,  
Жыве мая радасць і мой неспакой.

Сваімі перакладамі Я. Семяжон выступаў супраць фармалістычнага, аднабаковага прымянення перакладчыцкіх метадаў. Пры іх выкарыстанні ён ужываў дыферэнцыраваны падыход: у адпаведнасці з характарамі блізкасці мовы, жанравай адметнасцю твора, яго мастацкай спецыфікай.

Так, пры перакладзе паэзіі Семяжон імкнуўся да ўзнаўлення самае паэзіі — яе рытмікі, рыфмоўкі, вобразнага ладу, але не да безадноснага схематычнага перанясення ўсіх фармальных асаблівасцяў: аб гэтым сведчыць узнаўленне сістэм вершавання паэм М. Гусоўскага «Песня пра зубра» і А. Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Увасабленне рыфмы пры перакладзе з блізкіх і далёкіх моваў таксама розніцца. Так, пры ўзнаўленні з блізкіх моваў Семяжон свядома імкнуўся да дакладнасці ў перадачы лексіка-семантычнага напаўнення рыфмы (аб гэтым сведчыць вялікая колькасць перанесеных, фанетычна адаптаваных перакладных рыфмаў), з далёкіх — толькі ў тым выпадку, калі дадзеная асаблівасць з'яўлялася вызначальнай ў рыфмовым малюнку. Пры перакладзе «Песні раба-негра» Р. Бёрнса Я. Семяжон вылучыў унутраную рыфму як сэнса-выдзяляльную, паколькі твор быў напісаны ў сістэме танічнага вершаскладання, а на зарыфмаваных словах знаходзіліся апорныя націскі, і таму ўзнавіў яе. А вось пры ўвасабленні канцавой рыфмы ён праігнараваў лексіку выражэння, вырашыў, што перадача інтанацыі галашэння — больш істотная асаблівасць і адлюстраваў яе ў асананснай рэхападобнай рыфміцы.

Функцыянальным падыходам, статыстычнай нетрадыцыйнасцю вызначаюцца таксама харэктэрныя для стылю перакладчыка узуальныя прыёмы: пераважанне дэметалогіі (перадача нятропавых вобразаў тропавымі) над дэауталогій, стылістычнага ўзмяснення над паслабленнем і нейтрализаций, дэталізацыі і канкрэтызацыі над абагульненнем і частковай рэпрэзентацыяй — у адрозненне ад перапаўнення сучасных перакладаў адваротнымі з'явамі.

Але не ўсе з дадзеных асаблівасцяў можна растлумачыць толькі функцыянальным падыходам — прысутнічае і выяўленае імкненне да самастойнай творчасці: увядзенне выразаў, прыказак, прастамоўных элементаў, якія адсутнічаюць у першакрыніцы. З другога боку, не менш глыбокім з'яўлялася жаданне перакладчыка данесці аўтарскі стыль у належнай паўнаце, глыбіні і яркасці, растлумачыць чытачу іншамоўныя рэаліі. Неабходна падкрэсліць таксама індывидуальна-творчы харэктар перакладчыцкіх рашэнняў. Так, эмацыйнальнасць семяжонаўскага стылю перакладу «Пана Тадэвуша» — не толькі ўласцівасць, неабходная для ўзнаўлення асаблівасцяў арыгінала, але і псіхалагічная адзінка, важная для ўзбуджэння ўвагі чытача, яе акцэнтуалізацыі на істотна важных момантах. На просьбу Падкаморага даць грамадзе звесткі пра польскую войска (яно змагалася супольна з французамі) ксёндз Робак адказаў «*obojętnie*», што нічога не ведае. Але абыякавасць у дадзеным выпадку была паказной (аб гэтым сведчыць контэкст): ксёндз не распачаў гаворку, бо непадалёку знаходзіўся генерал Рыкаў, які, хоць і цвярджаў, што не шпіён і нават па-польску размаўляць умеет, але поглядаў грамады не падзяляў. Для таго, каб падкрэсліць *нежаданне* Робака расказваць навіны ў прысутнасці рускага генерала, Семяжон замяніў паказную няўлагу на ярка выражаную экспрэсію («*odpowiedział...*»).

овоjetnie» — «ажно затрасся»), прыдаўшы рэзкасць тону ў адказе (прыём стылістычнага ўзмацнення):

... Там, дзе п'еца, есца,  
Чапаць свяцейшы ўказ нам не да месца.

У арыгінале:

... to są nasze sprawy  
Bernardyńskie; cóż o tym gadać u wieczerzy?  
Są tu świeccy, do których nic to nie należy.

У сваёй дзейнасці Семяжон практыкаў таксама пераклад з падрадкоўніка. Язэп Ігнатавіч свабодна валодаў англійскай і нямецкай мовамі, ведаў французскую, італьянскую, чашскую, польскую і некаторыя мовы народаў СССР. Пры перакладзе з іншых моваў ён выкарыстоўваў падрадкоўнік або пасрэдніцтва вядомых яму моваў. У прыватнасці, книгу в'етнамскай паэзіі «Апалены лотас» склалі пераклады Семяжона, зробленыя па падрадкоўніках, а таксама па тэкстах на французской і рускай мовах. У савецкі час узнаўленне з падрадкоўніка і пры дапамозе пасрэдніцкай мовы мела широкую практыку выкарыстання. Семяжон адзначаў у 80-я гг.: «...падрадкоўнік на рускай мове быў і пакуль што застаецца тым кантактам-перадатчыкам яз з адной нацыянальнай літаратуры ў другую, так і з нацыянальных літаратур у агульнасаюзны кантэкст савецкай літаратуры». Аднак, на думку Семяжона, менавіта ўзнаўленне з арыгінала — сведчанне прафесіяналізму перакладчыка і дакладнасці перакладу: «Мой галоўны прынцып у творчасці: брацца за перастварэнне на сваёй роднай мове арыгінальных твораў з тых моваў, якімі ты валодаеш або ў якіх сам дэталёва разбярэшся без падрадкоўніка». Пры адказе на пытанне: «Перакладаць з арыгінала ці з падрадкоўніка?» Семяжон выбіраў першае пры ўмове валодання мовай. Разам з тым, перакладчык лічыў знаёмства чытача з замежнай літаратурай на роднай мове звышштай айчыннага перакладу. І таму наяўнасць перастварэнняў з падрадкоўніка, у тым ліку і ва ўласнай творчасці, ён трактаваў як вымушаную неабходнасць.

Разам з тым, нельга сказаць, што перакладчык усляпую ішоў за падрадкоўнікам. Апошні не з'яўляўся для Семяжона адзінай крыніцай ведаў пра арыгінал. Ён вывучаў рытміка-інтанацыйны, гукавы лад твора непасрэдна па першакрыніцы: аб гэтым сведчыць узнаўленне шматлікіх алітрацый, якія перадаюцца не толькі як адпаведны прыём, але і ў плане поўнай гукавой адпаведнасці.

У арыгінале («Песня пра зубра» М. Гусоўскага):

Saucius horrendo si quando murmurat urus  
Gutture, tunc nemorum proxima quaeque tremunt.

У Я. Семяжона:

Хай жа, разявіўшы пашчу, ён выдыхне з хрыпам  
Рык глухаваты, гартанны і раптам рванеца.

Аднак існуюць у семяжонаўскім перакладзе паэмы «Песня пра зубра» (створаны ён на аснове падрадкоўніка Я. Парэцкага з лацінскай мовы і іх сумеснага рускамоўнага перакладу) і прыклады поўнай неадэкватнасці першакрыніцы нават на змястоўна-сэнсавым узроўні. Так, згадваючы трактат Паўла Дыяканана, Гусоўскі ўказвае на выяўленыя старажытным даследчыкам вялікія памеры звера (на шкуры яго размяшчаліся 15 паляўнічых):

Ni Paulus Diacon lombardica gesta recensens  
Ostendat certis grandia membra notis.

Менавіта Павел Дыякан, расказваючы «Лангабардаўскія дзеі»,  
Выяўляе не выклікаючую сумненне якасць — вялізныя часткі цела.

У той жа час у рускамоўным перакладзе, а значыць, і яго падрадкоўніку сцвярджаецца, што нічога пра памеры звера Дыякан не піша:

Даже и Паульос Диакон в своих «Лангобардских деяниях»  
Не говорит ничего о размерах зуброго тела.

Дзяякуючы таму, што Семяжон у беларускамоўным перакладзе ўзнавіў думку падрадкоўніка ў агульным выглядзе, кантраснасць сэнсу ў дадзеным выпадку не кідаеца ў вочы:

Возьмем, напрыклад, трактат «Лангобардская дзея»  
Паўла Дыяканана. *Што ён там піша пра зубра? Вельмі нямнога.*

Але ў большасці выпадкаў Семяжон настойліва імкнуўся падкрэсліць думку арыгінала (а на самой справе недакладнага падрадкоўніка). Апісваючы паляванне на зубра, Гусоўскі адзначаў супяречлівасць адносін да гэтага занятку: з аднаго боку — выхаванне смеласці, доблесці, забава для воінаў, з другога — жудасць расправы раз'юшанага звера з паляўнічымі, крывавае месіва поля бою:

Ni culparam levet ambiguam gravis ipsius autor,  
Qui nomen summae nunc quoque laudis habet.

Не змягчае двухсэнсавай віны суроўы заснавальнік,  
Які захоўвае да нашага часу праслаўленне кожным дасканаласці імя.

Але рускамоўны пераклад акцэнтаваў увагу чытача толькі на адным

з двух момантаў — жорсткасці забавы, заснаванай Вітаутам, сказіўшы сэнс адносін аўтара да князя:

И не отмоет жестокий её зачинатель  
Крови невинной ни с лавров своих, ни со славы.

Семяжон, імкнучыся падкрэсліць дадзеную думку, яшчэ больш катэгатычны ў яе выяўленні:

... забойная гэта забава —  
Проста шалёна прыхамаць князя-вар'ята,  
І не адмые нявіннай крыві венсаносец  
З лаўраў сваіх паляўнічых і ратнае славы.

Перакладчык імкнуўся данесці думку арыгінала (а на самой справе — другасных крыніц) як мага больш выразна, глыбока. Так, згодна з апошнім, паэт заклікае чытачоў ганьбіць твор, калі ён прыйдзеца не да спадобы:

Коль что не так у меня здесь получится, право за вами:  
Рвите безжалостно стих чужестранца-невежды.

Семяжон дзеля акцэнтуацыі дадзенай думкі гіпербалізуе тканіну мас-тацкага твора, ужывае градацыйны прыём:

... Калі гэтую песню  
Не ўпадабаеш, — бязлігасна выкінь у смецце  
Верш самавука-аматара з краю чужога.

У той жа час аўтар арыгінала, наадварот, звяртаецца да невукаў, каб папярэдзіць іх вольнае абыходжанне з творам:

Ne tamen indocti peregrinos carpite versus.

Але не ганыце (не скубіце) вершы чужаземца.

Аналіз семяжонаўскага перакладу дазваліе па-новаму зірнуць на праблему ўзнайлення з падрадкоўніка, раскрыць яго сутнасны недахоп: падрадкоўнік і іншамоўны твор, якія выступаюць як аб'екты перакладчыцкай працы, з'яўляюцца не аб'ектыўна зададзенай, а суб'ектыўна створанай, апасродкованай успрыняццем інтэрпрэтацыяй і ўвасабленнем іншага суб'екта — сатворцы, аўтара падрадкоўніка.

Творчы вопыт Я. Семяжона з'яўляецца карысным для сучасных перакладчыкаў у працэсе іх працы над удасканальваннем перакладаў, шліфоўкай асобных прыёмаў і метадаў. Традыцыі Семяжона, адметнасць яго стылю патрабуюць комплекснага, усебаковага аналізу з мэтай іх выкарыстання, пераацэнкі і развіцця.